

БА 31288 . 70.164

А



Вяч Палескі

КАЛІ
ЗАЦВІТАЮЦЬ
САДЫ

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
МІНСК 1950

63

6 8
31288


Вяч. Палескі

Бел. аддзел
1994 г.

КАЛІ
ЗАЦВІТАЮЦЬ
САДЫ

(П'еса ў 3 актах,
7 карцінах)

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыя мастацкай літаратуры
Мінск 1950



Библиотека
г. Астрахани

Вокладка мастака А. Сапетки

Ильинка

Ильинка

25.04.2009
Библиотечный зал МАУК
имени А.С.Пушкина
г. Астрахань

ДЗЕЮЧЫЯ АСОБЫ

Агнёў Сяргей Данілавіч — сакратар райкома КП(б)Б.
Кужаль Пятрок — вясковы актывіст, комунаўц, старшыня
калгаса.

Алёна — яго жонка.

Верны Саўка — былы бядняк, калгаснік, брыгадзір, комса-
мольець.

Надзейка — яго каханка.

Снапок Люцыян — калгаснік.

Франя — яго жонка.

Зянон — калгаснік-ічаляр.

Матаронак Сцяпан — селянін-серадняк, потым калгаснік.

Мікалай Васільевіч — маёр, работнік органаў дзяржаўнай
бяспекі.

Рачкевіч Стэфан — ксёндз.

Завалоцкі Тодар — беларускі буржуазны нацыяналіст, агент
амерыканскай разведкі.

Сіпач Кузьма — кулак.

І-шы калгаснік.

2-і калгаснік.

Калгаснікі і калгасніцы.

Месца дзеі — адна з вёсак заходніх абласцей
Совецкай Беларусі.

Час дзеі — перыяд арганізацыі ў вёсцы калгаса і першых
кроакаў па яго станаўленню.

АКТ ПЕРШЫ

Карціна 1-я

Сялянскай хата. Відаць, што будавалася яна даўно і бедным чалавекам. Нізкая столь. Адно маленькае акно ў сцяне. Нязграбная, на поўхаты, печ. З гэтым не зусім гарманіруюць некаторыя рэчы, шчыльна, адна да другой пастаўленыя калія сцяны: нікеяваны ложак, веласіпед, шафа. Але нічога. Яны толькі падкрэсліваюць, што ўладальнік іх хоча жыць па-людску, у дастатку, што хата гэтая не зусім пасуе ягонаму сённешняму жыццю і што ён не супраць перасліца з яе ў-новы, прасторны і светлы дом.

Калі акна стол, пакрыты саматканай, у клетку скацёркай. Ля стала сядзіць Алёна, занятая вышываннем ручніка. Гэта яшчэ мадная, прывабная жанчына. Важкая чорная каса, збягаючы па спіне, надае яе паставе лёгкую стройнасць і ўсяму яе выглядзу — бяспречную строгасць.

Ціха. Але раптам рыўком адчыняюча дзвёры. Нечая рука ўхана, пілася за вушак і трываеца за яго. Чувашы ваўтузине і мужчынскі голас: «Пусci!». З шумам у хату ўрываваеца чалавек. Гэта — Люцыян Снапок, нізенькага росту, год пад пяцідзесяц мужчына. Апрануты ён у чорную ватоўку, перахвачаную, нібы перавыслам, тоўстай вяроўчынай. Ён без шапкі. Шапку трymае ў руцэ ўскочыўшая следам жонка Люцыяна — Франя. Яна ледзь не разы ў два вышэй за мужа. Твар Франі перакошаны злосцю і пагардай,

Снапок (да Франі, якая схапіла яго за крысо ватоўку). Адкасніся! Пусci!

Франя. Не пушчу, Люцыян, не пушчу!

Снапок. Не гняві! Люцыян зараз гляяцца будзе!
Самымі брыдкімі словамі, якія толькі на свеце ёсць! Не
пускаеш?! Журавель! Вярста! Аглобля!

Франя. Лайся... Але сюды ты хадзіць не будзеш!
Панадзіўся... Няма тут табе чаго рабіць.

Снапок. Буду хадзіць! Тут маё ўсё. Тут, па чиста-
це сказаць, усе надзея мае і віды на жыщё.

Франя. Ай-ай-ай! I што табе ў галаву ўчаўплюся?
У цябе жонка ёсць, дзеци. Ты вораг ім? Цябе так касцёл,
каталіцкая вера наша настаўляе?

Снапок. I жонцы і дзецим хачу дабро зрабіць.
Пусці! (*I вырваў крысо з рук Франі*).

Франя. Задушыся-ж ты сваім дабром! Анціхрыст!
Не варочайся, Люцыян, дамоў! Тут і начуй!

Снапок. Франечка! (*Перавёты позірк на Алёну,*
якая адразу-ж пасля паяўлення Снапка паднялася і спа-
койна назірала за тым, што адбывалася). Алёнка, чаго-ж
ты маўчыш?

Франя. А што яна скажа? I хто яе паслухае? Хто
пастухае?

Снапок (*да Алёны*). Скажы!

Алёна. Я гаварыць буду, а жонка ваша слухаць не
будзе. Навошта-ж гаварыць?

Снапок. Слухаць-то яна будзе... Яна ўсё слухае
Без перабору. Не ўсё толькі ў памяць бярэ. Добрых ве-
сцяў вуши яе не ловяць.

Франя (*да Снапка*). А твае ўжо вуши што ловяць?
Развешваеш іх перад усякімі агітатарамі, нібы ў час
набажэнства.

Алёна. Нас сапраўды не слухалі. Але хто не слу-
хаў? Тыя, што ў ланцугах нас трымалі. I калі мы гава-
рылі — гэта гора само гаварыла. Ці-ж ім было яго слу-
хаць? (*Алёна пачала гаворку так упэйнена, што нават*
Франя паспакайнела і пачала ўслухоўвацца ў ле слова).
I сама цётка Франя многа пра тое ведае. Вось сядзеў
мой Пятрок у астрозе. I прасіла я ўсіх: «Выпусціце яго!».

І да войта і да старосты і да самога ваяводы стукалася.
Ніхто і не выслушай нават. А дома марнела сям'я. Не
толькі год, а і дзень перабыць не было з чым і як. Бегла
я да паноў. «Дапамажыце! Выратуйце!» — прасіла.
А яны, балюочы, выціраючы тоўстыя морды, смяяліся
мне ў твар, пацяшаліся над маім горам.

Снапок (*расчулена*). Было... Страшнае было. Ды
перабыло.

Алёнка. Нас сапраўды не слухалі. Толькі ў той вера-
сень прышлі з усходу ў Заходнюю Беларусь нашыя бра-
ты і сказаі: «Расказвайце!». Упершыню ў жыцці па-
чалавечы выслушалі тады нас. І ўжо ад аднаго гэтага
вольнымі мы сталі. (*Пауза*). Няўжо-ж я не маю чаго
сказаць?

Франя (*да Снапка*). Слязу яшчэ пусціш. Абмяк.
Пойдзем адгэтулы!

Снапок. Не пайду!

Франя (*замахнуўшыся на Снапка*). Каб толькі рукі
не пэцкаць, я-б цябе шарганула.

Снапок (*ён неяк сабраўся ў камок, баронячыся ад
Франі*). Франечка! Я зноў лаяцца буду. Самымі брыдкі-
мі словамі!

Алёнка (*да Франі*). А будзе-ж час, што і самой
сорамна за гэтую калатнечу зробіцца. Чалавек добрае
надумаў зрабіць. Навошта-ж упоперак дарогі яго ста-
навіцца?

Франя. Не будзе таго, што ён надумаў. Не будзе!
Хай застаецца. Мілуйцеся тут з ім! Толькі і нага яго
больш на бацькоўскае селішча не ступіць. (*Рэзка павяр-
нулася і пайшла да дзвярэй*).

Снапок. Франечка, шапку... галава ў мяне... Аддай.

Франя. Шапку?! Дзякую пану Езусу, што нагавіцы
на табе пакінула. (*Вышила*).

Снапок. От навалілася! От узяла верх!

Алёнка. Нядзіва. Камандзір у вашай сям'і не вы,
дзядзька Люцыян, а яна.

Снапок. Яна? Няпраўда! Ды я, калі захачу, далей запечка не пушчу яе. Ды я (*тупае нагамі*) растаптаць яе магу. Ты такі не падумай, што я — з пустога хлява затычка.

Алёна. Бываюць і такія салдаты, што храбрымі толькі пасля вайны робяцца. Смеласці ў вас, дзядзька Люцыян, бракуе. І не такой смеласці, каб жонку ў каршэнь таўчы. А такой смеласці, каб праўду нашу яна хутчэй зразумела і чалавекам стала.

Снапок. Можа і сапраўды. Вельмі-ж наравістая яна. Нібы засцянковая якая. Вазъмуся я, скажам, палітыку ёй выкладаць. Дык час на тое і ідзе, каб гонар, каб пых з яе збіць. А калі да агітацыі справа дойдзе, глядзіш і часу няма і з сілы ўжо выбіўся... (*Пауза*). Ніхто не прыходзіў яшчэ?

Алёна. Вы — першы.

(Галасы за дзвярыма.)

А вось і яшчэ нехта.

(Увайшлі двое. Першы — старых год мужчына з хітраватымі, шустрымі вачымі. Гэта — Зянон. Ен накульгвае і кульгавасць гэта, відаць, моцна стрымлівае яго жывасць. Другі — Саўка Верны — малады, ладны хлапец. Кідаеща ў очы яго адменна расчараны чуб — ужо напэўна стараўся для якой-небудзь каханкі.)

Зянон. Дабрыдзень у хату!

Алёна. Дзень добры!

Саўка. Гледзячы на пару, лепш сказаць што-небудзь пра вечар.

Снапок. Цяжка старому разабрацца: ці то дзень, ці то нач.

Зянон. Разабраўся. Ці ты, чалавечка, разабраўся? Колькі я разоў з табой гаварыў? Колькі ты мне разоў адказваў: «З жонкай яшчэ не дагаварыўся». А цяпер дагаварыўся?

Снапок. Не.

Зянон (*дражнячы*). Не, не. Ты-ж не чалавек, а не-
кала нейкае.

Снапок. Дагаварыцца — не дагаварыўся, а сам —
рашыў. Запішуся.

Зянон. О! Яшчэ адным чалавекам на зямлі больш
стала. Гэта-ж не дарэмна я думаў: «Снапок — ён, ма-
пэўна, чалавек. Наш чалавек».

Снапок. Лепши расказаў-бы, як з'ездзілі.

Зянон. А гэта можна. (*Да Алёны.*) І Алёна-ж не
ездзіла з намі.

Алёна. Я не ездзіла. Я і без таго верыла і веру-
што ў қалгасах так і жывуць, як добрыя людзі пра-
гэта гавораць. А сам, напэўна, не зусім верыў?

Зянон. Сам? Верыў! А былі, што не верылі. Я і па-
ехаў. Қаб факты ў рукі ўзяць. І ўзяў факты!

Саўка. Выкладай твае факты, дзядзька Зянон.

Зянон. Сядайце.

Саўка. Сядзем. Расказваць будзеш?

Зянон. Буду.

Саўка. Тады я побач сяду. Қаб зручней было за
рукаў пацягнуць, калі лішнє што гаварыць пачнеш.

(Усе паселі за стол, Зянон застаўся стаяць.)

Зянон. Лішніе? Век я свой можа ўжо і звекаваў, а
каб лішніе сказаць — не было такога. Слову цану ведаю.
(*Пауза.*) Ну, гэта-ж вы ведаеце, што паехала нас дзе-
сяць чалавек. Хацелі спачатку ў бліжэйшы қалгас, непа-
далёку ад былой граніцы. «Не, — сказаў нехта. —
Нам-жка кулачко ўсякае гаворыць, што каля граніцы
большэвікі наўмысна добрыя қалгасы ладзілі. Бяры,
хлопцы, білеты да Мазыра». І паехалі мы на самы канец
Палесся — на Брагіншчыну. Ад граніцы далёка, так што
выходзіла, большэвікі там не асабліва і стараліся. Пры-
ехалі ў қалгас. У лепшы, канешне. І, скажу вам, сяляне
наши ад здзіўлення раты паразяўлялі.

Снапок. Ад здзіўлення?

Зянон. Ад яго. Ты, пэёна, а сразу спытаеш: «Як там з хлебам?». Адкажу. І дзяржаву сваю калгаснік хлебам радуюць, і самі маюць. Зайшлі мы ў адзін, у трэй, у дзесяць двароў. Свіронкі поўныя збожжам. Вось у гаспадароў пытаемся: «Няўжо ўсё гэта на працадні?». «А як-жа? На працадні» — адказваюць. Паглядзелі арцельную гаспадарку. Гаспадарка — во! Фермы. Машыны. Адных грузавікоў трэй штукі. Майстэрні ўсякія. І працуюць усе дружна, аж любата. А калі адпрацаўваўся — можаш сабе вечарам на шпацир у парк пайсці. Зверху электрычнае святло гарыць і радыё музыку перадае. Таксама зверху.

Снапок. Здорава, значыць, уперад пайшлі?

Зянон. Ды яны нас на сотні вёрст, на дваццаць гадоў абагналі. І такая зайдзрасць узяла! Няўжо-ж адставаць нам? І сказаі тады мясцовыя калгаснікі дэлегатам ад наших сялян: «У адной з вамі сям'і жывем. І калі адзін брат у людзі выбіўся — другі не павінен, не можа ад яго адстаць. Калгасны шлях мы з самай першай вярсты праторваць началі. І пратарылі яго. Шырокі цяпер калгасны шлях. Так што па такім шляху і выхутка дагоніце нас». Праёду яны сказаі.

Саўка. Праёду. Залатую праёду.

Зянон (да Саўкі). Нешта ты мяне за рукаў не цягаеш?

Саўка. Прычыны няма.

Зянон. Тота-ж. Якія пытанні ёсць? З пытаннямі мне лягчэй гаворку весці.

Алёна. У дзіцячых яслях быў?

Зянон. А як-жа!

Снапок. А частавалі вас?

Зянон. Пра гэта асобна, бо доўга гаварыць. А яшчэ якія пытанні?

Снапок. Дамы новыя?

Зянон. Адзін у адзін. І жывуць у іх, каб так на

кожным вяселлі было. (Пауза.) А яшчэ якія пытанні?
Ну-ну. А што-ж гэта пра пчол ніхто не пытает?

Алёна. І сапраўды, як-жа там з пчоламі?

Зянон (асабліва ажывіўшыся). Браткі мae! Што
там за пасека! Сто рамачных вулляў. У вялізным садзе.
Не амшанік, а палац! Ды там — прыгледзішся — і
пчолы нібыта буйнейшыя, чымся ў нас.

(Усе засмаяліся.)

Чаго смеяцёся? Пэўна, што буйнейшыя.

Алёна. Адкуль-жа яны буйнейшыя?

Зянон. Адкуль... Раствуць лепш... Бо калгасны харч.
А можа пароду новую вывелі. Коней, кароў можна вы-
весці? А чаму пчалу нельга? Таксама карыснае ства-
рэнне. Пчала... Пчала, браткі, вялікі сэнс у жыцці мае.
Збярэмся мы ў калгас. І такую я пасеку арганізую.
І можа такія пчолы ў мяне будуць, як верабі.

Саўка. Куды-ж яны палятуць тады? У звычайнае
лятво не ўлезуць.

Зянон. Будзе буйная пчала, дык і лятво прадзяў-
бем. (Пауза. Сур'ёзна.) А пачаць нашу пасеку ёсьць з
чаго. Сказалі нам у калгасе так: «Дайце вестачку, што
калгас у вас арганізаваўся — і мы адразу маладых рабоў
вам вышлем». Можа заўтра я тэрміновы пакет і пашлю.

Саўка. Пра пчол дзядзька Зянона усё расказаў, а
пра коней нешта маўчыць. Пра тое, як калгаснага стаен-
ніка аб'язджаў.

Зянон. Назола. Не можаш, каб старога чалавека
не дапячы.

Алёна. Здарылася што-небудзь?

Зянон. З гэтага здарэння я і кульгаю. То-ж так
было. Вывелі конюхі на панадворак стаеннікаў. Не
коні — ільвы. Паглядзіш на іх — шапка з галавы ва-
ліцца. Падышоў я да стаеннікаў як што ні на ёсьць знаўца
конскай справы. Няёмка-ж прызнацца, што ніколі доб-
рага каня за аброць не трymаў. «Ездзілі і на такіх!» —

кажду. Засмияліся суседзі — ім-жа вядома. І каб не падумалі калгаснікі, што я хлус які-небудзь, кажу: «Зацугляйце мне аднаго. Пракачуся!». А сам думаю: «А калі зацугляюць?». Зацуглялі. А Саўка — блазан і кажа: «Сакай, дзядзька Зянон, на канька. Ен, відаць, дарогу на могілкі ведае. Мігам даймчыць». Гэта падбухторвае так. Ускочыць на канька — я не ўскочыў, агулам зациягнулі. Трымаўся, пакуль другія трымалі за павады. А пусцілі — тут і пачалося. Такога дыбка конь даў! Як свечка, выпрастаўся. І можа паляцелі-б мае старыя косці праста на той свет... Толькі, дзякаваць, людзі падхапіць паспелі. А падымаяючыся, рашыў я яшчэ раз: не выхваляйся за надта, калі няма чым выхваляцца. А зманіў — прызнайся, не лезь на ражон.

Снапок. Што праўда, то праўда.

(У хату ўвайшлі яшчэ двое мужчын. Адзін з іх год пад сорак пяць, сярэдняга росту. Гэта сакратар райкома партыі Сяргей Данілавіч Агнёў. Другі — год трыццаці пяці. У яго прости, мужны твар.

Апрануты па-сляниску. Гэта — вісковы актыўіст Пятрок Кужаль.)

А гнёў (аглядаючы прысутных). Қаго-ж я яшчэ не бачыў? Здаецца ёсіх. (Заўважыўши Снапка.) Вас вось толькі, таварыш Снапок, не бачыў. Добры дзень! (Здароўкаецца.)

Снапок. Добры дзень! Мяне можна і не заўважыць — не вельмі ў рост пагнала.

А гнёў. Сапраўды. Вырас не асабліва. Цяпер расці трэба.

Снапок. Косць ужо, шаноўны таварыш, не тая. Не раздаецца.

А гнёў. Выпрастацца трэба! Ступаць шырэй! Галаву вышай тримаць! Рост, паважаны таварыш Снапок, і ад таго залежыць, як чалавек выпрастаўся на ўесь рост.

Снапок (прыслухаўшыся). Не без сэнсу сказана.

Алена. Распранайцеся, Сяргей Данілавіч. Сядайце.

(Распрануўшыся і сеўши за стол, Агнёў дастаў партабак.)

Зянон. Можа майго самасаду пакаштүеце? Нé благі. Калі крапачок да густу — тады якраз. Дзярэ, не раўнуючы, як той сектвстратар.

Агнёў. З ахвотай пакаштую. (*Скруціў цыгарку, закурый, моцна закашляўся.*) Сапраўды дзярэ! Дзе-ж вы такога дасталі, дзядзька Зянон?

Зянон. Вырасціў. На градзе. Пры панах-жа яго садзіць нельга было. От я цяпер душу і адвёў.

Агнёў. На тытуне?

Зянон. І на тытуне. І на ўсім.

Агнёў. Ды хіба-ж так душу адводзяць? На градзе? На палосцы?.. У многа якіх раёнах сяляне межы руйнуюць — у калгасы ідуць. А ў нас... Аднавілі тия калгасы, што да вайны былі. І ўсё. І ў якую вёску ні прыедзеш, усюды гавораць: «Хай хто пачне. А мы — услед». І чамусыці ўсе на вас паказваюць: «Няхай навасёлкаўцы зачын кладуць. Навасёлкаўцы пойдуть — і мы пойдзем».

Снапок. Да голасу навасёлкаўцаў сапраўды людзі прыслухоўваюцца. Гэта ўжо здаўна. Павядзёнка такая.

Агнёў. Прыслухоўваюцца — гэта сапраўды. Але нешта голасу навасёлкаўцаў не чуваць. Маўчаць Навасёлкі.

Зянон. Вось-жа мы і сабраліся...

Снапок. Қаб голас свой падаць.

Кужаль. Сяргей Данілавіч! Гэта і ёсьць частка нашай ініцыятыўнай групы. Заўтра мы збярэм сход. І на сходзе скажам: лепшыя людзі Навасёлак ідуць у калгас. Вось яны — нашы першыя калгаснікі. (*Ен сей за стол, узяў аловак, пачаў пісаць.*) Я запісваюся першым.

Саўка. Другім будзе стаяць маё прозвішча. Запітай. Саўка Верны.

Кужаль. Хто трэцім?

Зянон. Калі першы і другі ўжо ёсьць, я...

Снапок. Толькі не ты. Герой! У цябе жонкі няма...

А ў мяне ёсьць жонка. І вось-жа, не зважаючы на гэта,

я запісваюся трэцім. І на сходзе прамову трымашь буду. Спытаю я ў сялян: «А вы чаго не запісваеця?». І скажу: «Вам щчасце ў рукі даюць, а вы руکі за ім працягнушь не хочаце».

(У гэты момант бразнула клямка, расчыніліся дзвёры і ў хату ўбегла Надзейка — каханка Саўкі. На твары яе — разгубленасць і адчай. Валасы растррапаліся ад быстрага бегу.)

Надзейка (*памкнуўшыся да Саўкі*). Ты запісаўся? Саўка. А як-же? Запісаўся. Другім.

Надзейка (*загаласіўши*). Што ты нарабіў?.. На-
вонта ты другім? Хай-бы людзі...

Саўка (*прыхінаючи Надзейку да сябе*). Хай-бы лю-
дзі... Хай лепиш людзі на мяне глядзяць, раз я добрую
справу раблю! Супакойся! Што з табой? Што здарылася?

Надзейка. Страшна! Можа і не жыць табе, Саўка.
Саўка. А гэта чаму? Што ты выдумала?

Надзейка. Выдумала?! (*Нервова падаючы Агнёву
нейкую паперку*.) Пачытайце яму. Няхай паслухае.

(Агнёў узяў паперку, чытае сам сабе.)

Снапок. Пра што-ж там пісана? Цікава.

Надзейка. Чытайце. Пра гэта ўжо ўсе ведаюць.
На многіх хатах наклеена.

Зянон. Чытай, Сяргей Данілавіч! Усім чытай.

Агнёў (*да Надзейкі*). А дзе-ж ты ўзяла гэту пі-
сульку?

Надзейка. Прышла да Саўкі дамоў. Яна ў яго на-
стале і ляжыць. Пабегла сюды. А на дарозе людзі су-
стракаюцца — ужо ўсе ведаюць.

Агнёў (*да ёсіх*). Таіць ад вас гэту паперку я не
маю права. У ёй напісана... вось што: «Даводзім да ве-
дама сялян вёскі Навасёлкі, што яны не павінны запіс-
вацца ў калгас. Қалі-ж пачнуць запісвацца, то першыя
тroe з іх будуць застрэлены і хаты іх спалены». І падпі-
саны: «Вашы прыяцелі».

Зянон. Прыйцелі... Дручок ім у глотку!

Кужаль. Гэтыя прыяцелі нас усё жыщё палохаюць. Толькі-ж не нам іх палохацца!

Алёна (стаўши побач з Кужалем). Праўда, Пяtronok!

Надзейка (да Алёны). І гэта жонка гаворыць? -Можа Петрака адгаварыць трэба... Смерць-жа яму пагражаяе.

Алёна. Адгаварыць? Ад добрага я не адгаварвала яго і тады, калі страшна было трапіць у Лукішкі ды ў Картуз-Бярозу. А што-ж я цяпер буду адгаварваць яго? Ад чаго? Ад жыцця яго адгаварваць?

Надзейка. Няўжо не шкада Петрака табе? Сэрца ёсьць у цябе?!

Агнёў. А ў цябе, Надзейка, ёсьць сэрца?

(*Надзейка наважылася нешта сказаць.*)

Ну, ведаю, скажаш, што ёсьць. Але кволае яно ў цябе нейкае. (*Ён падышоў да Надзейкі, абняў яе за плечы.*) І, думаю я, што і кахаць яно па-сапраўднаму не ўмее. От узяў-бы Саўка і адмовіўся зараз ад свайго рашэння, на печ, за надзейчыну спіну схаваўся-б. Дык няўжо-ж ты прадаўжалася-б кахаць яго? Баязліуца, зайчанё гэткае. Кахала-б? (*Надзейка маўчыць.*) А пісулька... Што можна пра яе сказаць? (*Да ўсіх.*) Звычайнайа правакацыя. Нас спрабуюць спалохаць. А не спалохаемся — можа і стрэльнуць паспрабуюць. Не раз у нас стралялі. І цар калісьці страляў. І юнкеры. І ўсякая белагвардзейская нечысць. І кулакі. І гітлераўцы. Але жывем мы! Бо ўсякі раз умелі мы зброю з варожых рук выбіць. (*Да Надзейкі.*) Вось і ты хочаш Саўку свайго абараніць. Але як-же ты яго бароніш? (*Пауза.*) Гэта можа быць, што ходзіць па вуліцы вашай вёскі нехта са зброяй на нас. Ходзяць-жа па гэтай вуліцы кулакі, ксяндзы, прыслужнікі іхныя. Вось зброю ў ворага і трэба выбіць. Насцігнуць яго трэба! І гэта ўсё мы з вами зрабіць павінны.

Зянон. Павінны. Гэта я таксама гавару.

Кужаль. Што-ж, прадоўжым запіс. Першым у

спісу наших калгаснікаў стаю я. Так я першым і аста-
юся.

Са ўка. Другім астаюся я.

Кужаль. Хто трэці?

(Маўчанне.)

Трэцім прасіўся запісацца дзядзька Снапок.

Снапок. Трэцім?! Не магу! Які з мяне актывіст?
Ды можа я і да гэтай вёскі ўжо не належу... Самі ве-
даеце, даёно з яе па камасацыі на хутар выехаў.

Кужаль. Гэта не прычына.

Снапок. А жонка? Таксама не прычына? Ці-ж
магу я запісацца трэцім, маючи такую жонку?

Са ўка. Прыдзе час, і яна сапраўдным чалавекам
будзе.

Снапок. Усёроўна не магу трэцім. Я... я... я... —
духоўная асоба. Я Ватыкану прыслужваю. Так, прыслуж-
ваю.

Агнёў. Ну, не хочаш ты, таварыш Снапок, запі-
сацца трэцім... Ладна. Але навошта на самога сябе нага-
варваеш? Як гэта ты Ватыкану прыслужваеш?

Снапок. Як? А прыбіральшчыкам у касцёле я са-
стаю? І ксёндз і касцельны прыбіральшчык — гэта, калі
хочаце, адна хеўра.

Зянон. Эх, Снапок, Снапок. Ачмурэў ты ад страху.
Як сыр. (Да Кужалля.) Не піши яго трэцім. Не дазваляю.
Вельмі пачэснае месца для яго. (Рашучы.) Мяне запіши
трэцім!

Кужаль. Запісаў. А чацверты?

(Маўчанне.)

Снапок. Чацверты? Не магу. Тры, чатыры... Ясна,
побач. А ці будзе там у каго час разбірацца: трэці ты ці
чацверты. Хай яшчэ чалавек хоць дзесяць запішуцца.
(Нібы апомніўшыся.) Што я гавару? Дзе мая шапка?..
Ах, Франя, Франя! (Ідзе да дзвярэй).

Алёна (*наганяючы Снапка*). Вазьміце вось петрапову шапку. Заўтра прынясеце.

(Снапок, безнадзейна махнуўшы рукою, вышаў.)

Саўка. Снапок, Снапок... Раскажу я ўсім нашым комсамольцам пра сённешні яго ўчынак.

Агнёў. А можа не трэба? Сёння для яго замнога. Заўтра пагутарым. Тым больш пройдзе ноч. А пасля ночы страх робіцца меншым.

Кужаль (*да Агнёва*). Але вы, Сяргей Данілавіч, сёння збіраліся ехаць. Шафёр чакае. Ды і наогул вам лепш паехаць. Запіска гэтая... Ці мала што можа быць.

Агнёў. От якраз таму я і не магу вас адных пакінуць. (*Жартайліва*.) Ды і што за радасць. Я паеду, а вы тут без мяне чай пачнеце піць. Лепш разам. Ці не праўда, Алёна?

Алёна. Праўда, Сяргей Данілавіч. Стайдлю самавар.

(Адыходзіць да печы.)

Зянон. А калі паны чай п'юць, то й кураць. Пакаштуеце? (*Дастаў кісет*.) Дзярэ, падла, нібы драпачамі.

Агнёў (*скручваючы цыгарку*). Дзярэ! (*Пауза*.) Што-ж, заўтра, на маю думку, трэба склікаць сход.

Кужаль. Заўтра і склікаем.

Зянон. І дасцё мне на сходзе слова. Я такое скажу людзям!

Заслона.

Карціна 2-я

Пакой у сялянскай хаце. Тут толькі што размیсцілася калгасная канцылярый. З пакоя яшчэ не вынесены некаторыя рэчы, што належалі яго гаспадару — скрыня, дзежка, невялікае люстра ў старынай аправе. Ли сцяны стол і над столом да сцяны прыбыта шыльдочка «Старышня калгаса імя XIX з'езда КП(б)Б». На сцяне партэрт I. В. Сталіна, акаймаваны яркімі кветкамі.

За столом сядзіць Саўка Верны, перад ім, на гэты бок стала — Надзейка.

Саўка. І вось ужо тыдзень, як мы працуем калгасам. (*Пауза. Напускаючы на сябе важнасць.*) Якія ў вас, грамадзяначка, пытани? Тэрміновыя?

Надзейка. Вельмі. Вось такія, напрыклад. Чаго ты ўвесь час так на мяне глядзіш?

Саўка. Пытанне не па службовай лініі. Давайце сур'ёзныя пытани.

Надзейка. Чаму на вечарынках ты не дазваляеш мне з другімі хлопцамі танцаваць?

Саўка. А хіба яны абавязкова лепшыя за мяне? Ты яшчэ не ведаеш, што з мяне атрымаецца. (*Выходзячы з-за стала і прахаджваючыся па пакой.*) От прыдзе вясна... Павяду я сваіх людзей у поле. І такі ўраджайдам! Зорку Героя за яго мне вызначаць. Тады ѹ ты ал мяне вачэй не адарвеш.

Надзейка. Дзіва што. На зорку буду глядзець.

Саўка. Не на мяне, значыць? Няпрауда. І на мяне будзеш глядзець. Толькі калі?.. Калі людзі змогуць сказаць, што Саўка — не халасцяк? Скажы!

Надзейка. Рана яшчэ пра гэта. От прыдзе вясна, зацвітуць сады... Тады і скажу.

Саўка. Значыць, нядоўга чакаць засталося! Так? Хораша як зрабілася! (*Імкліва падыходзіць да Надзейкі і хапае яе ў абдымкі.*)

Надзейка. Што ты робіш? Хіба-ж можна тут?

Саўка (*жартайліва*). Каму нельга, а каму і можна. Не радавы-ж я, начальства нейкае. Так што я... па службовай лініі.

Надзейка. Кінь дурэць!

Саўка. Кінуў. (*Пауза.*) А цяпер сур'ёзна. Ты мне скажы: да Рачкевіча зноў хадзіла? І яшчэ можа збіраешся?

Надзейка. Збіраюся.

Саўка. Ганбіш ты мяне! З галавы да ног. Усяго. Да каго ходзіць?! Да ксяндза! Як парабчанка.

Надзейка. Павінна я. Ты-ж ведаеш. Маці ў яго

парабкавала. А памерла — ён мне дапамагаў. А хіба-ж не ведаеш, як было тады, пры гітлераўцах? Ён-жа ад смерці мяне ўратаваў... Пайду, бялізну памюю, пакой падмяту. Што-ж тут такога?

Саўка. Што такога? Да ворага нашага ходзіць... Гэта-ж на здраду падобна!.. А я думаў, што Надзейка хутка комсамолкаю стане. А яна... Ну, пайдзі толькі!

Надзейка. Пайду. Ведаю, што гэта дрэнна-Вельмі. Толькі пайду. Цяпер мне да яго абавязкова пайсці трэба.

Саўка. Чаго?

Надзейка. Дзеля цябе мне да яго пайсці трэба.

Саўка. Дзеля мяне?

Надзейка. Так. Можа я першай скажу, хто Кужалю і табе пагражаяе.

(Увайшоў чалавек у чорнай сутане. Твар блажэнны. У руцэ — чоткі. Гэта — ксёндз Стэфан Рачкевіч. Убачыўшы яго, Саўка і Надзейка спалохана пераглянуліся.)

Рачкевіч. Прыйшоў чалавек з'яўленні маім збянятэжанасць лягla на вины твары, дзецы мае. Ад маладосці гэта. А сапраўдныя веруючыя не здзівіліся-б... Ведаюць яны: з усімі парафіянамі адна дарога ў мяне. (Да Надзейкі.) Што-ж не прыдзеш?

Надзейка (пакорліва). Прыйду, ойчэ.

Саўка. Не прыдзе!

Надзейка. Прыйду, ойчэ. (Павярнулася і вышила.)

Саўка. Надзейка, куды ты? Пачакай!

(Саўка выбег услед за Надзейкай. Рачкевіч агледзеўся па баках, сеў у маліцвеннай паставе на крэсла каля стала, пачаў разглядыць столь. Увайшоў Агнёў. Здзівіўся і выразам твару свайго нібы спытаў: «Куды я трапіў?».)

Агнёў. Скажыце, хіба праўленне калгаса не тут?

Рачкевіч. Тут, пан сакратар. Не чакалі мяне сустрэць у гэтых сценах?

Агнёў. Прызнацца, не чакаў... А па якой справе?

Рачкевіч. Справа такая-ж, як і ў вас. Вы ездіце ѿды людзей на шлях праведны накіроўца. І я тым-жа займаюся. І падумаў я: чаму-б нам не рабіць гэта разам?

Агнёў. Разам?.. Ці-ж на адзін шлях мы людзей накіроўваем?

Рачкевіч. Ах, пан сакратар... Глядзіце на мяне. Мая чыстая душа раскрыта перад вамі, як кніга, якую лёгка чытаць, як дзвёры перад доўгачаканным госцем. І ўся яна належыць вам.

Агнёў. Я павінен радавацца з гэтага поваду?

Рачкевіч. Цярплівасць дапаможа мне перанесці абрэз... І я скажу сваё слова... Вам не ўсё лёгка ўдаецца. Ведаю, часам вам бывае вельмі цяжка. Ня-ўжо-ж пашкодзіла-б вам мая падтрымка? Я прапаную яе цяпер — у такі адказны для вас час. Вы калгас ладзіце... А не ўсе-ж у яго ідуць. І не ўсе тыя, што пайшлі, сэрцам да яго павярнуліся...

Агнёў. Вы лічыце нас занадта слабымі, калі думaeце ратаваць сваёй падтрымкай.

Рачкевіч. Вас, слабымі? Не, не! Я адукаваны чалавек і разабраўся ва ўсім. Праўда — на вашым баку. І я гатоў служыць ёй.

Агнёў. Вы рызыкуеце трапіць у няміласць да Пія дванаццатага. Гэта-ж ён забараніў каталікам мець якую-небудзь справу з комуністамі. А мы, на наш жаль, комуністы...

Рачкевіч. Пій дванаццаты для мясцовых веруючых і іх пастыраў — не закон. Я магу даць пісьмовую гарантію того, што мы не падуладны Ватыкану ні ў чым. Мы падуладны толькі таму, да каго наша малітва, і свайму сумленню. А яно за тое, каб служыць вашай праўдзе.

Агнёў. Гэта справа ваша — служыць альбо не служыць ёй.

Рачкевіч. Вам-бы так дапамагло маё слова!

А гнёў. У нас хапае прапагандыстаў.

Рачкевіч. А што зрабіла-б толькі адна казань з амбона! Казань пра тое, што калгасны шлях — адзіна-правільны шлях! Селянін моцна рашае тады, калі разам з ім рашае касцёл.

А гнёў. Калгасны шлях не мае патрэбы ў санкцыі касцёла...

Рачкевіч. Я разумею...

А гнёў. ... і я зусім не збираюся заключаць з вамі канкардата аб сумесных дзеяннях.

Рачкевіч. Даруйце... Лічыў святым абавязкам прапанаваць свае паслугі: ці мала ў чым мог-бы спатрэбіцца. Вось запіскі з пагрозамі, гавораць, нечая чорная рука падкідае. А на споведзі, пан сакратар, злачынца признаеца. І так можна высветліць: хто падкідае, хто пагражае.

А гнёў. Мы дазнаемся пра гэта самі. Без споведзі. Няўжо вы сумняваецца ў гэтым, пан Стэфан Рачкевіч?

Рачкевіч. Не сумняваюся. Толькі-ж можна было-б усё гэта хутчэй. Што-ж... Я прыходзіў сюды з адкрытай душой пагутарыць са старшынёй. Я хацеў сказаць яму тое, што сказаў вам...

А гнёў. І ён адказаў-бы, напэўна, тое-ж, што адказаў я.

(Увайшоў Люцыян Снапок. На імгненне ён нібы завагаўся, каму першаму падаць руку).

Снапок (*падаючы руку Агнёву*). Добры дзень, таварыш сакратар. (*Падаючы руку Рачкевічу*). Добры дзень, ойчэ!

Рачкевіч. Пан сакратар не зусім верыць мне. А мог-бы пан сакратар пагутарыць пра мяне з Люцыянам Снапком. Добры парафіянін. Спакойны. Разважлівы.

А гнёў. Я пагутару з ім. Толькі прасіў-бы даць мне магчымасць зрабіць гэта адзін-на-адзін.

Рачкевіч. О, я разумею... Тонка! Я пайду. Толькі шкадую, што вы не прачыталі души, раскрытай перад

вамі як на споведзі. Але ведайце: я заўсёды гатоў слу-
жыць вам. Святым крыжам. Боскім словам. Сваім ве-
данием дарогі да сэрца тутэйшага чалавека.

Снапок. А сапраўды...

Рачкевіч (*Snapku*). Вось, вось. Прадаўжай, Лю-
цыян. Прадаўжай.

(Рачкевіч вышаў).

Снапок. Ён нешта і да ладу плёў. Сапраўды, хай
памагае. Ксяндзок памяркоўны. І нібы за нашу ўладу.
На работу калі мяне прымаў, загадаў усе квіткі пры-
несці. Правяраў, ці падатак здаў, ці хлеб выкананы.
«А калі, — кажа, — не здаў, на касцельную пасаду не-
вазьму». Вось ён які. Хай-бы адслужыў імшу за калгасы.
Яно, брат, пад божым страхам і ў калгас лепш ішлі-
б. І ў калгасе спраўней працавалі-б.

А гнёў (*рассмеляўшыся*): Снапок, Снапок! А пры-
чым-жа тут страх? Ды яшчэ божы! Напалохаць людзей
і без бoga можна. А навошта-ж іх палохаць? Мы завем
людзей да новага жыцця светлым чалавечым словам. Мы
даєм ім прыклад: глядзіце на калгасы ўсходніх абласцей,
на маладыя заходнія калгасы, вучыцеся ў іх і рашайце,
на якой дарозе ісці. А ты... Люцыян Снапок. Няўжо мог-
бы згадзіцца ты, каб да нашай чыстай справы чорнaryз-
нікі гэтая прыладзіліся?

Снапок. Яно верна. Не па дарозе. Вось і мяне му-
чаць пытанні. Спачатку такое. Вось я ў калгасе. Дзеся-
тым запісаўся. Нібы не з апошніх. А сам прыслужваю ў
касцёле. І нібы разам з гэтым самым... папам Піем.

А гнёў. Калгасніку, праста скажу, не да твару такі
занятак. А чаго-ж ты за яго ўзяўся?

Снапок. Думаець, сам? А жонка ў мяне не
камандзір? Ужо вельмі яна на духоўнай пасадзе хадзела
мяне бачыць. Каб абавязкова ў касцёле і абавязкова
самому пробашчу прыслужваў. «Не магу!» — гавару.
«Ну, тады хоць прыбіраць касцёл будзеш». Выпхнула

праклятая. Так што я пайду і вазьму ў Стэфана Рачкесвіча разлік.

А гнёў. Думаю, што ранавата.

Снапок (здзівіўшыся). Як гэта ранавата?

А гнёў. А так. Без усякай карысці Люцыян Снапок жасцёл падмітаў. Падмітаў-падмітаў і нічога не вымеў.

Снапок (падумаўшы). Сапраўды. Нікога такі не вымеў. А як?..

(Увайшлі Пятрок Кужаль і Зянон.)

Зянон (на хаду, не зважаючи на прысутных). Гэтым ты мяне не ўпікнеш. Не! Пчала не горш нашага разумея. Яна да свайго месца адразу прызычайца павінна. Як гэта я яе ў калоду пасаджу?.. Дай каманду, Пятрок, адразу рамачныя вуллі ладзіць. І рознай фарбай іх па-фарбаваць. Қаб пчале лягчэй вулей свой знайсці. (Заўважыўшы Агнёва.) Прабачце. Загаварыўся.

А гнёў. Пра чолак?

Кужаль. Жыцця ад старога няма.

Зянон. Не гавары. З гэтым старым толькі і жыць. Меў я і маю сваю задуму: мёдам усіх добрых людзей частаваць. А як я мог зрабіць гэта пры панах? Ни самому, ні пчале той жыцця не было. Куды ні паткніся — ляতво заткнутае. Зноў-жа пры аднаасобным пражыванні. Ну калоду з чолкамі, ну дзве будзеш мець. А цяпер! От цяпер мае чолкі вас паджыгаюць! (Хітра.) Калі, канешне, не па статуту, без спросу за мёдам палезезе.

А гнёў. Статут, відаць, ведаюць у вас. Толькі, на жаль, не па статуту гаспадарку калгасную ладзяць. Што-ж гэта такое?

Зянон. А што?

А гнёў. Коні не абагулены. Насенне толькі некалькі чалавек у калгасны свіран здалі. Так у калгасе не робяць.

Кужаль. Папрок заслужылі. Гэта праўда, што

толькі палавіна коней абагулена. Праўда, што насенне не-
сыпана.

А гнё ў. И чаму-ж такі непарарадак?

К у ж а л ь. Яго не мы заводзілі... Спачатку была пущчана чутка, што вось-вось пачнецца вайна. Значыць, коней на калгасны двор не вядзі. Пасля пайшла гаворка пра нейкі новы закон. А закон нібыта такі, што дазвалеся коней ва ўласных хлявах тримаць. А некаторыя не вядуць быццам з-за таго, што ў калгасе пакуль хлявоў добрых няма.

З я н о н. З қалгасу такіх выключачь трэба!

А гнё ў. Гэта лёгка. А зрабіць трэба тое, што цяжэй. Так зрабіць, каб кожны свой абавязак душэўна выканану. Вы такі добры прыклад падалі. За вамі ўжо многія вёскі ў калгасы аб'ядноўваюцца. А дзе-ж прыклад далей?

К у ж а л ь. Прыйдзе будзе! Мы збіралі праўленне. Размова была крутая. Усе актыўісты вядуць работу. З кожным гутараць.

А гнё ў. Вось і я хачу прайсціся да некаторых калгас-
нікаў. (Да Кужалля.) Хутка вярнуся.

З я н о н. Так што я таксама пайду. Абедаць. (Да
Снапка.) Абед, шаноўны кухар, згатаваў?

Снапок (*вінавата*). Выкіпей, відаць...

З я н о н. Выкіпей? Ах ты, дзяркач, дзяркач! Прый-
такой, як у цябе, сямейнай акалічнасці і не ўмець абед
згатаваць? Цыфу!

А гнё ў. Сямейныя акалічнасці? У Снапка?

З я н о н. Не ведаец? Қанчатковы разор у сям'і.
Развод!

А гнё ў. Развод?

Снапок. Не слышліся харектарамі. Я — у калгас, а
яна — ні ў жывы свет. Кінуў. Перайшоў вось (*паказвае-
на* Зянона) да яго. Таксама адзінокі.

З я н о н. Так што абеды па чарзе варым. Сёння
Снапок дніваліць.

А гнё ў. А ў калгас вы яго прынялі, відаць, дарэмна.

У калгас усёй сям'ёй трэба ісці. Што-ж са Снапка за калгаснік, калі жонка разам з ім у калгас не пайшла?

Снапок (да Агнёва). Можа пагаварылі-б з ёй?

Агнёў. А сам пағаварыў? Не гаварыў, відаць, з ёй, а лаяўся. А пагаварыў-бы як след — пайшла-б...

Зянон. Гэта так. Ёй такія слова трэба гаварыць, каб адразу ўсю праўду яны раскрывалі. Я сам за ёй ўзяўся!.. Пойдзем:

Агнёў. Пойдзем. (Да Кужалля.) Не раіў-бы канцылярю незамкнёнаі пакідаць. Прыйходжу — ажно тут... ксёндз. Думаў, што ў намеснікі яго ўзяў. А наогул — гэта страшны непарарадак.

Кужаль. Ах Саўка — вярцівост гэтакі. Пакінуў-жа яго, прасіў пасядзець, пакуль вярнуся. Больш гэтага не будзе.

Зянон. Пэўна, што не будзе.

(Агнёў, Снапок і Зянон выхадзяць.)

Кужаль (стомлена сеўши за стол). А я думаў... За электрастанцыю адразу возьмемся. Сажалак накапаем. Садоў насадзім. Архітэктары такі прыгожы план калгаснага сяла склалі! А тут... Яшчэ самае простае не зроблена. А на нас-же глядзяць! Па нашаму прыкладу другія вёскі робяць. А дзе прыклад? (Рашуча.) Будзе прыклад. І электрастанцыя, і сажалкі, і сады — усё будзе! Падняць толькі ўсіх на справу трэба! Будучыняю нашаю захапіць! От пакажу я ўсім нашым людзям гэты план калгасных пабудоў. (Перагортвае паперы, шукаючы план. Рантам выказаў ліўны непакой, чытаючы нейкі ліст.) Зноў?! (Чытае.) «Ты, здаецца, забыўся пра нашую першую запіску. Напамінаем: калі не распусціш калгас, з табою будзем распраўляцца першым — заб'ем і спалім».

(Адчыніліся дзвёры і ў пакой увайшоў чалавек, апрануты звычайна, па-сляниску. Крыху гарбацица, так, што гэта падкрэслівае ў ім умение праявіць паслухмянісць і лагоднасць там, дзе трэба. Гэта — Кузьма Сінач — вясковы кулак.)

Сіпач. Здароў, Пятрок!

Кужаль. Добры дзены!

Сіпач. Я так прац усё жыццё: куды людзі — туды
і я. Прынёс заяву.

Кужаль. Куды?

Сіпач. Вядома. У калгас. (*Падае заяву.*)

Кужаль. Разгледзім. Толькі, думаеща мне, у калгас-
цябе не прымуць.

Сіпач. Чаму?

Кужаль. Сам ведаеш.

Сіпач. Зноў скажаш: кулакоў не прымааем. А які з
мяне кулак? Які?

Кужаль. Самы звычайны.

Сіпач. Ну, была ў мяне зямля. Моргаў пад сорак
было. Мнагавата. Дык-жа я з яе цэлую вёску карміў.
А цябе не карміў, Пятрок? Не прыходзіў твой бацька-
нябожчык прасіць цябе ў гаспадарку прыстроіць?

Кужаль. Прыйходзіў. Бо не было куды больш ісці.
І не заставалася яму нічога іншага, як сына роднага на-
катаргу да цябе паслаць.

Сіпач. Ай-яй-яй! Такі ўжо й так. А ці-ж я цябе...
аладкамі не частаваў? Не частаваў?

Кужаль (*сурова*). А пугаёём хто частаваў? А потам
сёмым, салёным, крызвавым?

Сіпач. Працацаць, пэўна, прыйходзілася. А майго-
цела салёны пот не еў? Я і цяпер у калгасе так праца-
ваў-бы! Першым памагатым тваім буду. І можа ўсё лепши-
на лад пайшло-б... А то і коней у калгас не вядуць, ні
семяно не ссыпаюць. А я адразу-б і коней усіх, і семяно-
усё — грамадзе. А на мяне гледзячы — і другія. Хочаш:
заўтра ўсіх коней сваіх прывяду, а са мной яшчэ гаспа-
дароў дзесяць.

Кужаль. Без цябе прывядуць.

Сіпач. Пятрок, золатца! Не магу я без калгаса.
Сялянская дарога — толькі ў калгас. А ўсе-ж мы — ся-

ляне. Усе пад адным богам. Хочаш... Я на калені перад табой упаду, ручкі цалаваць буду.

Кужаль (адвярнуўшыся). Ты не здзівішся, калі я скажу, што ненавіджу цябе. Гэта вы бацьку майго да часу са свету зжылі. Зямлю ў яго захапілі. Жабраком зрабілі. Вы і мяне хапелі са свету зжыць. Не ўдалося толькі. Прышла такая ўлада, што і бедната людзьмі стала.

Сіпач (павысіўшы голас). Вельмі ўжо выхваляешся беднякамі сваімі. А яны яшчэ такое зрабіць могуць! Ведаеш, што я чуў?

Кужаль. Што ты чуў?

Сіпач. Я ведаю, як Надзейка лемантавала, калі вы першыя ў калгас пісаліся. Яна запіску прынесла? А дзе яна ўзяла яе? Кажуць людзі: Саўка ўсю гэтую камедыю падладзіў.

Кужаль. Маніш!

Сіпач. Людзі кажуць. І я скажу: каго не трэба, ты за стол з сабой садзіш, а такіх людзей, як я, ад сябе гоніш... Падумай! Апомніся!

(Павярнуўся і вышаў з пакою. Увайшлі Агнёў, Саўка, Сцяпан Матаронак і два калгаснікі. Матаронак вядзе сябе вельмі неспакойна, нервова паходжаючы па пакоі.)

1-шы калгаснік (да Агнёва). Вось мы і шукалі вас. Паскардзіцца. І на Кужаля, і на Саўку.

Саўка. Мы дабіліся таго, каб бацькі нашых комсамольцаў першымі абагулілі коней, інвентар ды насенне. Мы дабіваемся гэтага-ж ёд усіх астатніх...

Агнёў. Комсамольцы вельмі правільна робяць.

1-шы калгаснік. Няправільна! (Да Агнёва). Селянін сам?

Агнёў. Селянін.

1-шы калгаснік. Тым лепш. Значыць і нас тварыш сакратар зразумее. Не можам мы абы як коней у калгас здаць. Не можам!

2-гі калгаснік. Хлявы ў калгасе пакуль дрэнныя.
Корму мала.

1-шы калгаснік. І не вытрывае сэрца гаспадара,
калі каню яго дрэнна будзе.

2-гі калгаснік. За што-ж нас вінаваць? За тое,
что мы згодны да сяўбы, а можа і далей коней у сябе
патрымаць?

Кужаль. А насенню таксама дрэнна ў калгасе ля-
жаць? Хлява добрага няма? Корму для яго нехапае?

1-шы калгаснік (зблізжаны). Не дрэнна, ка-
нешне... Корм яму не патрэбен... Канешне... Толькі
свірна такога, каб на ўсю вёску, пакуль няма. А яшчэ,
барані божа, зблізжаны насеенне, а яго раскрадауць...

2-гі калгаснік. Мы-ж таму і згаджаемся патры-
маць насеенне да сяўбы ў сябе. А пачнецца сяўба, кожны
свой пай на поле і прывязе.

Агнёў (да Кужаля з усмешкай). Згодзімся на гэта?

Кужаль (таксама з усмешкай). Можна, калі зго-
дзімся на развал калгаса.

1-шы калгаснік. Мы-ж так, каб найлепш яму
было.

Агнёў (страсна). Пазбаўце калгас ад такога кло-
нату. Вы можа і думаеце, што пра калгас клапої-
цяся... А нё пра яго клапоїцяся! І хочаце, ці не хо-
чаце гэтага, вы прапануеце распусціць калгас... Вось што
вы прапануеце!

2-гі калгаснік. Не, гэтага мы не хочам.

1-шы калгаснік. Мы параша думалі: можа і
так, як мы раім, можна.

Агнёў. Қалі рашылі па-калгаснаму жыць, дык да-
вайце-ж па-калгаснаму і жыць. Адразу! З першага дня!

2-гі калгаснік. Значыць, абагульваць?

Матаронак. Абагульваць?! Узяць, значыцца,
свайго каня і з уласнага двара звесці? З засеку свайго
зерне здаць? Плуг аддаць? Қалёсы аддаць?

Кужаль (да Агнёва). Гэта Сцяпан Матаронак. Расказваў я вам пра яго. У калгас запісаўся, а як справа да абагульвання дайшла — выпісаўся. (Да Матаронка.) Ну, выпісаўся... Мы да цябе нічога і не маем.

Матаронак. Як нічога не маец?

Кужаль. Ну, у тым сэнсе, што не турбуем цябе...

Матаронак. А чаму не турбуец? Турбуйце! Уся душа ва мне ходырам пайшла. Як яе ўтаймаваць — не ведаю. Прыходзьце да мяне. Гаварыце са мной! Лайце!

Саўка. А я да вас, дзядзька Сцяпан, не прыходзі?

Матаронак. А навошта-ж ты мяне пакрыўдзі? Ты, кажа, відаць, не асабліва совецкую ўладу паважаеш, раз па яе законах жыць не хочаш... А як-жа мне совецкую ўладу не паважаць? Яна мне жыщё дала. Зямлю! Зямлю дала! Наша гэта ўлада, адна яна на ўсю зямлю такая, родная...

Агнёў. І вось хоча яна, совецкая ўлада, каб Сцяпан Матаронак не толькі добра, а цудоўна, па-са-праўднаму цудоўна зажыў. І раіць яна яму ў калгас ісці.

Матаронак. Я лайду. Абавязкова пайду. Толькі не цяпер. (Пауза.) Хіба-ж у нас калі-небудзь зямля была? І прадзеды, і дзяды, і бацькі ўсё пра зямлю марылі. А тут пяць дзесяцін зямлі далі! Пяць дзесяцін! Сваёй зямлі! Дайце-ж уволю ёю, родненъкаю, нацешыца. Дайце! Пакапаць яе, паараць, рукамі перамаць.

Кужаль. Ты думаеш, дзядзька Сцяпан, што совецкая ўлада табе толькі пяць дзесяцін зямлі дала. А яна табе ўсю зямлю аддала. Усю зямлю, якая толькі ў дзяржаве ёсьць. Што-ж ты ад яе адмаўляешся? Цешся ёю, уволю цешся! Дружнай сям'ёй паарэм мы яе, рукамі, як ты кажаш, перамацаем. І такія ўраджаі на ёй зашуваюць! Сам дзіву дасіся — як пачне красаваць твая, і мая, і яго, і ўсіх нас — наша зямля!

Матаронак. Веру. Будзе так. Толькі-б вось гады два-тры на сваёй гаспадарцы пажыць. Можна?

(Маўчанне.)

Я пра гэта ў самога таварыша Сталіна запытаю. Напішу яму... І таварыш Сталін абавязкова адпіша Сцяпану Матаронку.

Агнёў. Лішнімі пытаннямі будзеш таварыша Сталіна турбаваць. Ён ужо адказаў на тваё пытанне. (Дастай з палявой сумкі брашуру.) Вось... Абавязкова прачытай «Адказ таварышам калгаснікам». Тут ёсць адказ і на тое, ці добра робяць тыя сяляне, якія пакідаюць калгас.

Матаронак (узяў брашуру). Прачытаю... Прачытаю... Можа з гэтага адказу выйдзе, што яшчэ аднаасобна пажыць можна. Гады два...

І-шы калгаснік (да Агнёва). Мы не адны так наконт алагудзення думалі. Ёсць і другія гаспадары, што так думаюць. Можа іх сюды прыслать?

Агнёў. А мы лепш самі да тых гаспадароў пойдзем. (Да Кужала.) Ты збіраўся з Саўкам план сяўбы складаць?

Кужаль. Мы з ім для гэтага і застанемся.

Агнёў (да сялян). Пойдзем.

(Агнёў, Матаронак і калгаснікі выходзяць.)

Кужаль (да Саўкі, трывожна). А пагражадаць нам прадаўжаюць...

Саўка. Здарылася што?

Кужаль. Вось. (Выняў з кішэні і падаў Саўку паперку.)

Саўка (прачытаўши). Дзе яна была?

Кужаль. На стале.

Саўка. Як яна магла трапіць сюды?

Кужаль. А я ведаю?.. Я аднясусу зараз запіску маёру, Мікалаю Васільевічу. Толькі давай напішам яму, як і дзе запіску знайшлі. Пішы. Я буду дыктаваць. Цікава паглядзеце... як ты пішаць...

(Увайшлі Зянон і Снапок)

Зянон. Называеца паабедалі. Пілі-елі і пад стол
пакідалі. Абед у Люцыяна зноў не атрымаўся. Увесь
гаршчок на агні сасмалеў.

Снапок. Я-ж раіў табе па старасці год садзіца
на печ. Вось і з абедам заўсёды былі-б.

Саўка. На печы дзядзьку Зянона не ўтрымаеш.
Хоць ланцугамі яго прыкуй.

Зянон. Што ты мне пра ланцугі ўспамінаеш? Не
успамінай! (Да Кужала.) Так што, старшыня, Люцыян
Снапок ужо і са мной разводзіцца.

Кужаль. Не да густу, відаць, кабеціна прышлася?

Зянон. Стараватая. Точна. «Пайду, — кажа, — на
сваё селішча. Там лепш, хоць і жонка там».

Саўка. А калгас?

Снапок. Сапраўды, старшыня, вярнуся на хутар.
Без сям'ї, што без цяпла. На старасці год паневярацца
на чужых хатах?

Зянон. І мая табе хата чужая? І разуменне-ж у
цябе, Снапок. Як у аднаасобніка.

Снапок. Пайду яшчэ раз сватаць жонку ў калгас-
Ну, а калі-ж не высватаю!..

(Снапок выходзіць, але тут-же варочаеца назад.)

Чалавек, старшыня, цябе чакае.

Кужаль. Хай заходзіць.

(Снапок падыходзіць да дзвярэй, жэстам запрашае некага зайсці
у канцылярию. Увайшоў немалады мужчына, апрануты ў вельмі
беднае, зребнае адзенне. Выгляд у яго стомленага, здарожанага
чалавека. Гэта — Тодар Завалоцкі.)

Завалоцкі (бядуючы). Дзеци... Дзеци мае...
Дзе-ж яны?

Кужаль. Якія дзеци?

Завалоцкі. Мае... У вайну я трапіў у палон. Быў
там — у Германіі. У амерыканскіх лагерах. Нас не пу-
скалі на радзіму. Нарэшце, пусцілі.

Кужаль. Ёсьць дакументы?

Завалоцкі. Вось мае дакументы. (Дастаў з кішэні паперы і перадаў Кужалю.) Па рэпатрыяцыі я вярнуўся дадому. Але дзяцей не застаў. Двое ў мянэ было.

Кужаль. Дакументы ў парадку. І сельсовет за-
сведчыў, і райвыканком. Грамадзянін шукае дзяцей.
Толькі вы трапілі не ў тых Навасёлкі. Тут сказана пра
Навасёлкі, што ў Пінскай вобласці. А мы-ж — не
пінскія.

Завалоцкі. Быў у пінскіх. Няма. Я ўжо ў пяцёх
Навасёлках пабываў. Няма. А ў Навасёлках-жа мае
дзеци. Можа, нарэшце, тут знайду.

Зянон. Няма ў нас такіх дзяцей, каб без бацькоў.
Паблізу яшчэ адны Навасёлкі ёсць.

Завалоцкі. Яшчэ адны? Значыць, трэба туды
ісці. Можа там...

Зянон. Здарожыўся-ж ты, чалавечка. Адпачні.
Можа і не еў? Пойдзем. Жанкі пакормяць. Хібаж
можна чалавёка, у якога гора, без спагады ад сябе ад-
пусціць?

Завалоцкі. Ці-ж я магу цяпер затрымлівацца?
Можа ў тых Навасёлках і жывуць мае дзеци.

Зянон. Але нельга ў дарогу так... Падсілкуешся —
і ў дарозе спраўней. А дарогу пакажам. Недалёка.

Завалоцкі. Якія людзі ўсюды. Толькі скажаш
пра сваё гора — і кожны табе, як роднаму, на дапамогу
ідзе. (Да Зянона.) Пакажы-ж, добры чалавек, дарогу.

Зянон. Пакажу.

(Зянон і Завалоцкі выходзяць.)

Снапок. Пайду і я.

(Увайшлі Франя, Алёна і Надзейка.)

Кужаль (да ўвайшоўшых). А мы толькі да вас
збираліся. Дзядзьку Снапку ў сваты выпраўляем.

Франя. Да како?

Кужаль. Нагледзелі адну кабецину. Нічога сабе.

- Саўка. Год пад трыццаць. Прыгожая.
Алёна. А мы цётцы Франі прымака падшукалі.
Снапок. Қаго?
- Алёна. Нагледзелі хлопца. Нічога сабе.
Надзейка. Год пад трыццаць. З чубам. З вусамі.
Снапок (да Франі). Хоць-бы паздароўкаліся,
Франя Пястроўна. Усё-ж жанатыя калісь былі.
- Франя. І не падумаю. Звалокся з дому, стары
корч. І не варочайся больш.
Снапок. А дзе-ж я буду? Франечка?
Франя. Дзе хочаш.
Кужаль. Ніколі сватам не быў я, а сёня — з
ахвотай буду. Хочаце, нават ручнік на плячо павешу.
Франя Пястроўна! Так нельга. Чалавек твой добрую,
людскую справу зрабіў. З ім і ісці трэба. (Пауза. Змя-
ніўши тон.) Сёня пойдзеце вы разам дамоў. А заўтра,
думаю, разам выйдзеце на работу. У калгас.
- Франя. У калгас?
- Алёна. Што-ж ты пытаеш, цётка Франя? Мы-ж
дамовіліся ўжо. І ты згадзілася. У адной брыгадзе пра-
цаваць будзем.
- Франя (да Снапка). Люцыян, вады!
(Снапок ухапіў коняўку і паднёс яе Франі. Тая набгом
пачала піць ваду.)
- А калі ў калгасе будзе дрэнна?
- Надзейка. Ты-ж трыццаць вёрст прыесці пяшком
не пабаялася, каб добры калгас паглядзець. Сама-ж
рассказала, як усё выпытвала там ды правярала. Што?
Дрэнна?
- Франя. Нібы не дрэнна. (Пауза.) А калі вайна?
- Алёна. Колькі я з табой пра гэта гаварыла...
Калгасам і ад вайны лягчэй адбівацица.
- Франя. А калі працаваць цяжка будзе?
- Саўка. Сама-ж цётка Франя рассказала, колькі ў
МТС дзяржава наша трактароў ды машын нагнала.
- Алёна. Бачыла цётка Франя машыны. Ведаю: лю-

бавалася, як яны працуоць. Залюбуешся і тым, як усе разам на роднае поле выйдзем. Шчасцем яго засіваць будзем!

Франя. А ў касцёл можна будзе хадзіць?

Алёна. Хадзі, хадзі! Прыдзе час, сама ад яго адвернешся.

Франя. Люцыян, вады!.. Пішы... Не пішы!.. Паду-
маю... Прыходзь дадому... Не прыходзь!.. Як хочаш...
(Выбегла за дверы.)

Снапок. От і зразумей бабу. Прыходзь — не прыходзь... Пішы — не пішы... (Да Кужалля, раццучая.) Пішы!

Заслона

АКТ ДРУГІ

Карціна 3-я

Касцёл. Так званая «закрысця» — нешта накшталт рэквізітнага пакою, у якім знаходзіцца аблачэнне ксяндза і касцёльных служак. На сцяне — распяцце. Яно, бадай, павешана тут таму, што адслужыла свой век у малельнай частцы касцёла. На распяцці прыметныя адзнакі часу. У куце не да ладу пастваўлена ікона. Яна, як і распяцце, мае вельмі пашарпаны выгляд і, відаць, таму і знята са сцяны. Злева і справа — дзвёры. Дзвёры справа злучаюць пакой з малельнай. Яны адчынены і праз іх відаць частка алтара, раззалочаныя іконы і падсвечнікі, рады лавак. Праз рознакаляровыя шкелцы вакон падае дзёйнае свяцло, пераразаючы «закрысцю» і малельню няяркімі палосамі.

На крэсле, прыстаўленым да сцяны, сядзіць Стэфан Рачкевіч. Побач стаіць задумлівы Кузьма Сіпач.

Сіпач. Хадзіў. Размаўляў. Прасіў яго. Нібы збавення ад кары прасіў. Не дапамагло. Ні знаку.

Рачкевіч. Ведаю, як ты прасіў... З гонарам, відаць... Ты прывык жыць так, каб другія гнуліся. А табе, каб жыць, цяпер самому ў тры пагібелі сагнуща трэба.

Сіпач. Сагнуты перад ім і стаяў. Толькі-ж нянявіць у яго такая, што не ўпрашу.

Рачкевіч. А твая няпавісьць дзе? Чым ты будзеш жыць, калі не будзе ў цябе яе? Ты апусціў руکі. А з апушчанымі рукамі цябе схопіць і падамне кожны. Ты павінен уступіць у калгас.

Сіпач. Не прымуць! Рэжце іх — усёроўна не прымуць.

Рачкевіч (*настойліва*). Ты павінен уступіць у калгас.

Сіпач. А, думаецце, лёгка мне ў яго прасіцца? Нашошта ён мне?.. А раптам прымуць? Гэта-ж нароўні з усімі галадранцамі жыць... Нароўні працацаць... Жах адзін! Мне-б свая гаспадарка...

Рачкевіч. Ты пойдзеш у калгас. Іменна там ты будзеш рабіць тое, што нам трэба.

Сіпач. Не прымуць.

Рачкевіч. Прасі іх! Плач! Падай на калені! (*Іранічна*.) Не прывык стаяць на каленях? Няпрауда! А ўспомні, як цягнуўся цалаваць панская ручкі, калі ведаў, што гэтае цалаванне дарогу тваю шырэйшай зробіць... А афіцэрам фюрэра ручкі не цалаваў? Не помніш? А я помню. Усё прыкмячаў. (*Пауза*.) Прасі!

Сіпач. Д'ябла лягчэй упрастіць, чым гэтага Кужала. Пане Рачкевіч! Вось маё апошнія слова. У калгас мяніе не прымуць. Нешта другое рабіць трэба.

Рачкевіч. Гэтак мы нічога не зробім. Што, спалохаўся хоць адзін з іх нашых запісак? Самага страшнага — смерці — спалохаўся хто-небудзь?

(Паузы.)

Сіпач. Дарэмна, выходзіць, палохалі.

Рачкевіч. Не чуваць: не натрапілі на след?

Сіпач. Не чуваць. Зрабілі-б вобыск у Саўкі... На новую запіску Кужалю і натрапілі-б. Тады яны маглі-б падумаць...

Рачкевіч. А вобыска не рабілі?

Сіпач. Здаеща, не.

Рачкевіч. Падказаць неяк трэба. Зразумела?
Сіпач. Эге.

Рачкевіч. І ісці зноў прасіца ў калгас.

Сіпач (*раздражнёна*). Прасіца, прасіца... Не пайду!

Рачкевіч. Скуль-жа такое непаслушэнства?..
(*Узняўши руکі ўгару, да распяцця*.) Пан Езус, божа ядны! Паглядзі на яго — на Кузьму Сіпача. Ён не слухае цябе і зусім не ўважае на тое, што перадаеш ты яму праз мяне — твайго вернага служку. Пакарай яго, божа, калі не адумаецца...

Сіпач. А як-же адумашца?.. Дзе веры ўзяць? Не веру я, што мы верх возьмем...

Рачкевіч. Слыніся! Чаму ты не верыш? Чаму?

Сіпач. Адны мы. Адны. І нічога мы не зробім. У іх — сіла, за імі — народ. А што мы супраць іх? Ім толькі дунуць на нас... На пагібелъ мяне, пане Рачкевіч, гоніце... Не хачу я!

Рачкевіч. Мне застаеща пайсці і сказаць большэвікам пра ўсё, што ты робіш...

Сіпач (*ледзь не падаючы на калена*). Не трэба! Злітуйцеся. Я ў вашых руках... Я ведаю... Толькі хто нам дапаможа? Рукі апускаюцца...

Рачкевіч. Ах ты, пса мацы! Рукі апускаюцца?! Ніхто не дапаможа?! Сядзі! (*Паказаў рукой на крэсла*.) Зараз я прывяду табе дапамогу.

(Сіпач сеў. Рачкевіч пайшоў у глыб касцёла і хутка вярнуўся назад. Разам з ім прышоў Завалоцкі. Цяпер ён апрануты ў касцюм зялёнага колеру. Касцюм яўна не па яго плячу.)

Завалоцкі (*працягнуўши Сіпачу руку*). Дай руку, брат мой! Пазнаёмімся. Толькі прозвіща свайго я табе не скажу. Ты не павінен і не будзеш ведаць майго прозвіща. (*Павярнуўся бокам і прадаўжвае размаўляць з Сіпачом, адварочваючы ад яго твар*.) Ты не павінен старацца запомніць мяне ў твар. Не старайся

запомніць і мой голас. Гэта можа толькі пашкодзіць.
Ты ніколі не прызнаеш ва мне свайго знаёмага. Упо-
тай, крадучыся, я прышоў сюды, употай і адсюль пайду.

Сіпач. Хто-ж вы, калі братам мяне назвалі?

Завалоцкі. Я ад тых, ад каго ты чакаеш дапа-
могі. Бачыш гэтую руку? Перад адыходам сюды яе па-
ціскалі тыя, на каго ты можаш цалкам разлічваць.

Сіпач. Адкуль-ж вы?

Завалоцкі. Ты хочаш гэта ведаць дакладна?
Дзівак! Я прышоў з Германіі. З якога горада? У Гер-
маніі многа гарадоў, але не ўсе яны цяпер аднолька-
вавы. Я прышоў з таго горада... Табе важна аб ім ве-
даць толькі адно: у ім амерыканцы.

Сіпач (абрадавана). Амерыканцы?

Завалоцкі. Я не скажу табе і пра ўсё тое, чаго
прышоў сюды. Адно скажу: я прышоў сюды навучыць
цябе змагацца.

Сіпач. Слухаю.

Завалоцкі. У вас арганізуецца калгас. За ім
будуць арганізаваны дзесяткі, сотні... І ўсё гэта не да
спадобы нам. (Пауза.) Ты даб'ешся спачатку таго, каб
цябе прынялі ў калгас.

Сіпач. Не прымуць.

Рачкевіч. Відаць, не прымуць. Але я яшчэ сам
паспрабую ўпіхнуць яго туды.

Завалоцкі. Што-ж выходзіць? Арганізацыю
калгаса вы не сарвалі. Разваліць яго не можаце. Тады...
(Да Сіпача.) Странляць умееш? Крыві не байшся?

Сіпач. Чужой крыві не баюся.

Завалоцкі. Дык вось. Вы падкідалі запіскі. Пад-
кідайце іх ва ўсіх вёсках. І каб не думалі тыя, каму на-
лежыць, што пагрозы не збываюцца... Трэба Петрака
Кужаля...

Сіпач. А зброя?

Рачкевіч (да Сіпача). Не турбуй гасця дробяз-
нымі пытаннямі. Увечары прыдзеш сюды-ж, да мяне.

Завалоцкі (*да Сінача*). Не забывай. Добрая работа добра аплачваецца.

Сіпач. Будуць яшчэ і плаціць?

Завалоцкі. Галоўная плата — твая гаспадарка. Не будзе калгасаў — будзе цэлай твая гаспадарка. Твая зямля. Твае коні. Твае каровы. Твае свірны, поўная збожжа.

Сіпач (*ён аж ablізнуўся*). Мая гаспадарка? Цэлай? Прауда?.. И яшчэ будуць плаціць? Хто?

Завалоцкі. Хто будзе плаціць? Ва ўсіх у нас адзін цяпер плацельшчык, адзін спадар. Спадар багаты. Ен плаціць даларамі і фунтамі стэрлінгаў.

Сіпач. Што-ж я рукі апускаў? Есць-же дапамога. Есць!

Завалоцкі (*да Сінача*). Ідзі, брат мой. Толькі Кужаля не павінна быць пасля таго, калі мяне ўжо тут не будзе. Запомні. Пісталет падкінуць... Таму, каму і запіскі.

(Сіпач пайшоў углыб касцёла.)

Рачкевіч (*ківаючы ў бок пайшоўшага Сінача*). Павесялеў. Рукі падняліся.

Завалоцкі (*пацягнуўшыся*). Так... Яшчэ адзін заакіянскі заказ размешчан.

Рачкевіч. Табе далі такі загад там? Пра нашы Навасёлкі?

Завалоцкі. Не літаральна. Там вашых Навасёлак не ведаюць. Але ведаюць, што многа ў Заходній Беларусі вёсак. И не хочацца нашым спадарам, каб у гэтых вёсках былі калгасы. Не забывай: тут Созеты яшчэ маюць свайго жывога класавага ворага. Ці-ж не важна амерыканцам захаваць і ўзброіць гэтага ворага Советаў? Хоць і мізэрную, але сілу... Вось я і прышоў... А тое, што я зрабіў цяпер — гэта, так сказаць, маленькі эпізод таго, што я павінен зрабіць.

Рачкевіч. Як-же ты трапіў сюды?

Завалоцкі. Трапіў? Занадта шыкоўны тэрмін для маёй пагулянкі. Не трапіў, а прабраўся, вужам пралез. Далёкая цяпер дарога сюды! У гэтыя мясціны я ўцёк калісьці з Мінску, ад большэвікоў. Нацдэм! Адсюль да граніцы іх было рукой падаць. Зручна. А вось цяпер... Як далёка яны нас адціснулі! На край свету гоняць... Я адпраўляўся сюды з Мюнхена. Але як пра-брацца? Ісці? Румынія, Чэхаславакія, Венгрыя, Поль-шча — нікто цябе не прапусціць. Усходняя Германія таксама не пропусціць. Усе яны цяпер упоперак нашай дарогі стаяць.

Рачкевіч. Як-же ты тады?

Завалоцкі. Я быў падкінут у лагер, у якім амерыканцы тримаюць совецкіх людзей, захопленых арміяй фюрэра. У мяне былі дакументы беларуса, памёршага ў другім лагеры. З голаду. Там у мяне ўжо былі і да-кументы, што я тут паказваў. І калі адпраўлялі чарго-вую партыю рэпатрыянтаў на радзіму... Зразумела?

Рачкевіч. Ты з імі?.. Але-ж і такім шляхам ня-лёгка.

Завалоцкі. А я сказаў, што лёгка? Але-ж мой стаж... Вучоба ў падручных Гімлера таксама чаго-не-будзь варта. А школа пры ўрадзе спадара Астроўскага? А настаўленні амерыканскага маёра, прозвішча якога ён нават і мне не сказаў?

Рачкевіч. Але ты пераконан, што тут табе па-верылі?

Завалоцкі. Вось каб павёрылі, я і пайшоў туды, куды мне сказаці. У суседня Навасёлкі. Там мне назвалі новыя Навасёлкі. За пяцьдзесят вёраст. Я схадзіў і туды. Але там мне назвалі яшчэ некалькі Навасёлак. Добра, што некалькі. Я зрабіў выгляд, што пайшоў у адны з іх. А трапіў пад гэты купал. Ён-жа засцеражэ ад бяды.

Рачкевіч. Колькі можна так жыць? Вайна хутчэй патрэбна! Што ты не скажаш там, каб спяшаліся, каб хутчэй ішлі?!

Завалоцкі. Ды яны хацелі-б... Але хіба атамная бомба толькі ў Амерыкі?

(Рачкевіч панура апусціў галаву.)

Не ўпадай у роспач, дружбак. Мы яшчэ паваюем! Тодара Завалоцкага піхаюць у бездань. Дык што-ж: ён сам збярэ свае костачкі і ціханька гэтак паляціць?! Адчайвацца не трэба! Ёсць у нас яшчэ адна, праўда — апошняя надзея. Англа-амерыканцы! З імі мы альбо выратуемся, альбо з імі загінем. Ім мы служым.

Рачкевіч. Навошта такое грубае вызначэнне?

Завалоцкі. Грубае? Час быць дарослымі. Не мы робім палітыку. Мы далучаемся да чыёй-небудзь самай раз'юшанай антысовецкай палітыкі і служым ёй. А якую палітыку і калі я паважаў — пра гэта можа лепш за ўсё расказаць мая кішэнія. (*Выварочвалочы кішэню.*) Вось ён, цудоўны жыццёпіс Тодара Завалоцкага. У ёй ляжалі польскія злотыя, німецкія маркі, японскія іены, італьянскія ліры, а цяпер — амерыканскія далары.

Рачкевіч. Я баюся, што такія разважанні могуць аслабляць вашу дзейнасць.

Завалоцкі. Дзейнічаем мы актыўна. Асабліва ў лагерах для перамешчаных асоб беларускага паходжання. Цэлая вайна! Іх-жа трэба неяк не пусціць у Расію. Пасадзілі за дрот. Але і гэтага, аказваеца, мала.

Рачкевіч. Саромеецца дротам рукі скруціць?

Завалоцкі. Усім нельга. Некаторым не скручаем. Дэмакратыя! На якія толькі ўступкі з-за гэтай штукі не ідзеш. (*Пауза.*) Ну, а як-же ты тут?

Рачкевіч. Душна! У апошні час зусім душна. Я паспрабую прасіцца адсюль куды заўгодна. У індыйскія джунглі. У пустыні Афрыкі. Да малп, якіх можа трэба павярнуць у каталіцкую веру.

Завалоцкі. Але-ж ты канчаў у Ватыкане «усходні інстытут». Трапіць у картатэку гэтага інстытута не так

лёгка. Але і выставіца з яе не лягчэй. Не вучылі-ж
цябе там умельству ладзіць імшу. Хоць не будзем пра
гэта. Спадарам відней, якую і куды пешку піхнуць.

Рачкевіч. Я спадзяваўся, што гутарка з табой
прынясе мне супакаенне.

Завалоцкі. У нас больш высноў для адваротнага.
(Пауза.) Нашую гэтую гутарку весці-б за бакалам
віскі... Толькі не для размоў я ішоў сюды, рызыкуючы
галавой. (Ён дастаў з кішэні пісьмо і перадаў яго Рач-
кевічу.) Вось пісьмо папы, пераданае з Ватыкану.
Акрамя ўсяго іншага яно патрабуе ад вас усяляк пера-
шкаджаць росту нацыянальнай годнасці тутэйшых лю-
дзей. Прывівайце ім думку, што амерыканцы— вось
гэта нацыя. Сам бог хоча, каб яны прышлі сюды. Пісьмо
павінна трапіць у патрэбныя рукі і як мага хутчэй. Хто
гэта зробіць?

Рачкевіч. Я не адважуся пасылаць кім-небудзь
гэтае пісьмо.

Завалоцкі. А хіба я сказаў, што яго можна па-
сылаць? Трэба паведаміць, што яно атрымана. У звы-
чайнім лісце пра здароўе, пра цэны на кірмашы ды пра
іншую драбязу павінна стаяць ранейшая, зусім простая
фраза...

Рачкевіч. Запрашаю на набажэнства. Ведаю.

Завалоцкі. Аднесці запіску можна даверыць
усякаму.

Рачкевіч. Не, не! Што ты!

Завалоцкі. Пэўна, не ўсякаму. Я праста правя-
раў тваю асцярожнасць. Каго пашлеш?

Рачкевіч. Каго пашлю? Ёсьць адна дзяўчына.
Слаўная. Паслухмянная. Маці яе ў мяне прыслужвала.
Памерла. А дзяўчынка засталася сіратой. Пры сабе заў-
сёды трэба мець верных людзей. Такім чалавекам я ра-
шшыў зрабіць і яе. І каб яшчэ больш вернай яна мне
была, каб і ў агонь і ў ваду за мяне пайшла... Я сёння
скажу ёй такое! Я ведаю, што ёй сканаць... Пашлю На-

дзейку. Сама таго не падазраочы, хай выкане маё першае заданне.

Завалоцкі. Надзейка? Добрае імя. Пасылай. (Пауза). А цяпер я пасунуся ў сваё логава. Хоць гадзіну паспашаць. Напамінаю: пакуль я тут, стрэл не павінен прагучэць. Ніхто ніякіх пагроз больш не атрымлівае. Там, дзе я — поўны спакой і мір. (Засмляўся і пайшоў у глыб касцёла. Рачкевіч застаўся стаяць на месцы, маліцвенна склаішы руکі. Прайшло нейкае імгненне і ў дзвёры злева пастукалі. Маўчанне. Зноў пачуўся стук і голас Надзейкі: «Гэта я, ойчэ. Адчыніце. Вельмі неабходна». Рачкевіч задумаўся, пачакаў крыху і адчыніў дзвёры.)

Надзейка (увайшоўши). Была ў вас дома. Не застала. Рашила, што вы тут, да набажэнства рыхтуецеся.

Рачкевіч. А табе вельмі пільна было ведаць, дзе я? (Правяраочы.) Ходзіш па маіх слядах?

Надзейка. Што вы, ойчэ... Пасля абеда мне трэба бегчы на поле. Я і рашила прайсція зараз на рэчку. Бялізну вашу памыць.

Рачкевіч. Бялізну?.. Памыць такі трэба... Чалавек без увагі не можа жыць. Рашила вось ты паслугу зрабіць... І рашэнне тваё цяплом усяго мяне напоўніла. Добрая душа! (Пагладзіў Надзейку па галаве.)

Надзейка (не ўтрымаўшыся, каб на дотык ксяндзоўскай рукі не адказаць грымасай агіды). Дайце мне бялізну.

Рачкевіч. І дакрануцца да валасоў тваіх не магу... А цягне да іх дакрануцца! Цягне пасадзіць цябе побач. У очы прыгожыя твае глядзець...

Надзейка (засаромеўшыся). Я спяшаюся.

Рачкевіч. Хочацца песціць цябе... Хочацца абняць цябе... А ты не задумвалася надтым, чаму я такі добры да цябе? Я выратаваў Надзейку ад голаду. Я заўсёды асыпаў яе шчадротамі. А памятаеш у вайну...

Цябе западозрылі ў сувязях з партызанамі. Вялі на расстрэл... І я выратаваў цябе, вырваўшы з рук смерці. А чаму я ўсё гэта рабіў? Таму, што... Надзейка — кроўнае дзіця маё, дачка мая...

Надзейка. Што вы гаворыце?

Рачкевіч. Я не могу больш трymаць пры себе гэтую тайну. Павінен сказаць! Я — твой бацька...

Надзейка (*абхапіўши галаву рукамі*). Не можа гэтага быць! У мяне быў бацька. Мой бацька! Ён памёр, калі я толькі на ногі становілася. Не помню яго... Але ўсе гавораць...

Рачкевіч. Толькі не ён быў твайм бацькам.

Надзейка. Вы хлусіце!

Рачкевіч. Пабойся бога кідаць у твар бацькі таякі слова! Не верыш? (*Дастаў з-пад сутаны нейкую паперку*.) Гэта пісала перад смерцю твая маці. (*Чытае*.) «Любы Стэфан! Апошняе слова маё да цябе: беражы нашу родную Надзейку, скажы ёй, што ты бацька яе. У мяне не хапіла сілы сказаць ёй пра гэта». (*Падаў паперку Надзейцы*).

Надзейка (*прачытаўши паперку, яна бездапаможна выпусціла яе з рук. Разгублена*). Што ж вы раней не гаварылі?

Рачкевіч. Я не хацеў бялтэжыць тваю дзіцячу душу... Чакаў, калі падрасцеш, калі правільна ўсё зразумееш... Час прышоў! (*Пауза*.) Але я заўсёды быў табе бацькам. Анёл майго сэрца заўсёды лунаў над табой. Кожны дзень, кожную хвілю... Дачка мая, крыніка мая! (*Ён упаў на калені, ловлячи руکі Надзейкі, спрабуючы іх пацалаваць*.)

Надзейка. Не трэба... Устаньце...

Рачкевіч (*падняўшыся*). Усё, што я рассказаў, было маёй тайнай. Цяпер гэта тайна мая і твай... Аберарай яе! Не дапускай да яе нікога! Страшнае станешца, калі тайна раскрыеца. Цябе засмяюць! Кожны пальцам паказваць будзе! Ходу табе не дадуць, жыцця не

дадуць! (Пауза.) І вось мая першая табе бацькоўская парада. Не знайся з Саўкам!

Надзейка. Не знацца? Чаму? Ён — мой, дарагі, любы...

Рачкевіч. Ён — злы чалавек. Ён супраць улады ідзе. Пройдзе час — сама ўбачыш. Гэта-ж, напэўна, ён Кужалю запісачкі падкідае! Чаму яны іменна да Саўкі трапляюць?

Надзейка (паводзячы тыльным бокам руки на лбе). Што са мной?! Дзе я?..

Рачкевіч. Ты са мной, Надзейка. Са мной. Больш ты не сірата. Дачка мая! Ідзі дамоў, адпачні. Не лёгка такое перажываць. Ведаю. (Пауза.) А калі ты рашыла паслугу мне зрабіць — зрабі. Бялізну мыць яшчэ рана. Ці не прайшлася-б ты да суседняга касцёла? Мне вельмі трэба пераслаць туды маліцвенік. Калі я заўтра дам яго табе — занясеш?

Надзейка. Занясу.

Заслона.

Карціна 4-я

Уваход на калгасны двор. Справа частка фасада дома з вялікім ганкам. Ад яго пачынаецца паркан, які ідзе ў глыбіню сцэны. Вароты на двор зроблены ў выглядзе аркі, абвітай дзеразой і ўпрыгожанай напізанымі на шпагат рознакаляровымі сцяжкамі з паперы. За парканам відаць пабудовы і калодзежны журавель. Калі парканна праходзіць дарога. Злева ад яе стаіць шматгадовы каржакаваты дуб. Да адной з галін яго падвешан қавалак рэйкі — у яго б'юць, абвішчаючы пачатак работы. У далечыні угадваеща малады зелянікочы лясок.

Надвічорак.

Ля варот Зянон і Франя, якая трymае ў руках цугу.

Зянон. Спрэчкі, журавінка мая, лічу скончанымі. Апошнія слова скажу я. Не дазволю прыніць. Хоць трэsnі! Хоць абрацдзіся тут. Не прыму!

Франя. Чаго ты не ў сваю справу лезеш? Цябе па

садоўніцтву вылучылі. Ты-б і стаяў пудзілам у сваім садзе. Пчоламі камандуй, а не мною!

З янон. Разумнай істотай камандаваць — яно таго, не цяжка. От табой, істотай, пакамандуй!

Франя. Самазванец! Хто табе даручыў рашаць: прымаць ці не прымаць?

З янон. Хто даручыў? Сумленне маё мне даручыла. Лай не лай, а я ўсёды буду лезці. І калі хто грамадзе ўрон збярэцца нанесці, (*наступае на Франю*) я таму спуску не дам.

Франя. Адкасніся, злыбеда. Што-ж ты не хочаш прыняць? Гэта-ж мой конь, у гаспадарцы выгадаваўся.

З янон. Твой? А каб ты ахмурэла, калі гэта твой конь. Пра твайго каня ў мяне ўсе дадзеныя запісаны. (*Дастаў з кішэні запісную книжачку.*) Вось. Конь Люцыяна Снапка. Масці гнедай. Даўжыня ад хваста да хамуціны — метр з палавінай. Рост — метр шэсцьдзесят. От якога твой інфармату быў. А ты што прывяла? Казу. Масць незразумелая. Росту такога, што сама, не задзіраючы спадніцы, перасігнуць можаш. (*Паказваючы на книжачку.*) Тут у мяне ўсе аднаасобніцкія коні паперацісаны. Ніхто не ашукае. Якога каня маеш, таго і ў калгас прывядзеш.

Франя. Ды мой-жа гэта конь. Перажагнацца магу. От глядзі. (*Хрысціцца.*)

З янон. Жагнанием сваім ты мяне не загітуеш. Не хрышчоным сябе лічу. А ты і хрышчоная, а такая не-ўсямная, хоць кол на галаве чашы. Каго ты абдурваеш? Каму ты казу сваю ўсучыць хочаш? Сама-ж сябе абдурваеш. Дрэнны ў калгасе конь будзе — і табе горш будзе. Ты-б зрабіла так, як Саўка, прыкладам. Што ў яго за конь быў? Паглядзім. (*Разгортвае книжачку.*) Масці мышастай. Ад хваста да хамуціны — метр дваццаць. Каза. А прывёў у калгас якога каня? Паехаў на кірмаш, прыдачу да свайго даў і такога стаеніка для

калгасаў вымяняў! А ты, журавінка марожаная, якога інфармату канька прывяла?

(З варот вышай Люцыян Снапок.)

Снапок. Пра што гэта балакаеце тут?

Франя. Прывяла каня. Дык-жа вось не дазваляе прыняць.

Снапок. Як не дазваляе?

Зянон. І не дазволю.

Снапок. Не дурэй, стары! І без цябе ёсць у мяне каму душу на кавалкі рваць.

Зянон. Не прыму. Свайго прывядзені, тады іншая справа.

Снапок. Свайго-ж і здаем.

Зянон. А ці свайго, чалавеча?

Снапок. Свайго.

Зянон. Пра твайго каня ў мяне вось якія дадзеныя... (Разгортвае книжачку.)

Снапок (да Франі). Дзе конь?

Зянон. Я яго сюды і блізка не падпусціў. Вунь за дубок адвёў і паставіў.

Снапок. Прывязаў?

Зянон. Не.

Снапок. Ён-жа ўцёк.

(Подбегам накроўваеца за дубок.)

Зянон. Не бойся, не ўцячэ. Няма чым уцякаць. Свае ногі яму пазычыш — можа і ўцячэ. (Да Франі.) Такія з вас з Люцыянам і калгаснікі будуць. Бач, дадумаліся: замест каня падлу на грамадскі двор цягнуць.

(Прыбег усхваляваны Снапок.)

Снапок (да Франі). Дзе наш конь?

Франя. Гэты цяпер наш.

Снапок (у адчаі). Што ты са мной вытвараеш? (Да Зянона.) Гэта-ж збіраеца сёння раніцой на кірмаш. За посудам. Гаршкі-ж усе ператаўкла, калі ў калгас

пісаўся. «Праедуся, кажа, апошні раз на сваім кані.
А ўвечары, кажа, завяду на калгасную стайню».

З я н о н. Думала, што прыцемкамі не разбяруца.

Снапок. Паехала і прамяніяла. (Да Франі.) Зараз-
жа вярні майго каня! Садзіся і едзь да таго, з кім
мянялася.

Франя. Анікуды я не паеду.

Снапок. Паедзеш як міленькая. Зараз-жа пае-
дзеш. Я цяпер пасмілеў. Пойдзем! (Ухапіў Франю за
рукай і пачягнуў за сабой. Адышоўши кроакай колькі,
вярнуўся да Зянона). Не гавары толькі нікому пра гэта.
Сораму не абяруся. Асабліва таварышу Агнёву, калі
прыедзе, не гавары. Ен і так нямаведама што пра мяне
думае. Не гавары.

З я н о н. Пэўна, не скажу... калі свайго, а то і лепшага
каня прывядзеш. А інакш... Зноў напасць на калгас
адбіваць буду!

Снапок. Напасць... Ах, Франя, Франя!

З я н о н. А напасцей такіх не адна-ж. І не кожную
адразу адаб'еш. От з запісачкамі гэтымі Кужалю — так
і не высветлена яшчэ. Ёсьць у следства нейкае падазрэнне
к таму чалавеку, што з Германіі прыехаў і дзяцей у нас
шукай.

Снапок. Падазрэнне?.. А ці мала пасля вайны дзя-
цей сваіх шукаюць?

З я н о н. Ёсьць што і сапраўды шукаюць... А раптам
гэты шукае, толькі не дзяцей?.. Гэта-ж я яго і малаком
частаваў... Ну, ідзі, з канём уладкуй.

(Снапок адыхаў. На дарозе паказаўся Кузьма Сіпач. Ен пады-
шоў да варот, намерваючыся ў іх зайсці, але Зянон перагарадзіў
дарогу.)

Пшапрашам, пропуск...

Сіпач. Што ты, стары, вымудраваў? Які пропуск?

З я н о н. Звычайны. Папяровы.

Сіпач. Вы ўжо і прапускі ўвялі?

Зянон. Для каго — не, а для каго — і агарожу ставім.

Сіпач. А дзе-б мне пропуск узяць?

Зянон. У мяне.

Сіпач. То дай.

Зянон. Дакуманты...

Сіпач. Якія-ж у мяне дакуманты?

Зянон. Без дакумантаў нельга. (Пауза.) Ды і чаго табе хадзіць сюды?

Сіпач. Мне Кужаль патрэбны. Дазарэзу. Трэба-ж, каб неяк рашалі са мной.

Зянон. А што рашаць?

Сіпач. На якой планеце гады дажываць. Қалі на зямлі заставацца, то трэба і мне, як людзям, у калгас падавацца.

Зянон. Складна як загаварыў. Прасіся. Можа і прымуць. Вельмі-ж-коні ў цябе спраўныя. У калгас-бы такіх коней. Та-а-к!

Сіпач. А вось не прымаюць.

Зянон. Прасіўся?

Сіпач. І не раз. Кужаль — харошы чалавек. Вельмі. Ён прыняў-бы. Дык-жа нехта сам грэх на сябе бярэ, падбівае Кужала, каб не прымай.

Зянон. І не прынялі?

Сіпач. Не.

Зянон. Шкада.

Сіпач (*абрадавана*). Шкада? Мяне?

Зянон. Коней. Ім-бы на калгаснай стайні стаяць, зямлю арцельную араць. Часамі Зянона, канешне, на кірмаш ды на вяселле падвезці! І другіх, канешне, чесных калгаснікаў.

Сіпач. А хто-ж табе перашкаджае на іх ездзіць? Каб прынялі — заўтра-ж іх адразу на гэты двор. Дарагі Зянон! Бярыце коней, бярыце кароў, авечак, свіней. Қалі трэба — і сабе якога парсючка залыгай. Толькі ў калгас запісацца дапамажкы.

Зянон. Нешта ты ўжо вельмі ахвотна ўсё аддаеш.
Нібы і не трэба табе нічога. Звычайны селянін, скажу
табе, памяркоўна ў калгас каня вядзе. Хоць і за аброчь
яго назад не цягне, але і шпорамі не джыгае, каб хутчэй
бег. А ты нібы самы відны соцыяліст тут. Падазрон.

Сіпач. Я-ж ад чыстай душы. Усё аддаю. І коней
усіх аддам. Хоць столькі мазалём крыавым нажываў іх...

Зянон. А мы? Не нажывалі табе гэтых коней? Калі
сыноў сваіх у парабкі да цябе пасылалі? Калі самі на
падзёншчыну да цябе ішлі? І вось гэтымі коньмі цяпер
ты спакушаеш мяне! (Грозна.) Чалавек ты? (Пауза.)
Праходзь!

Сіпач. А куды-ж мне ісці?

Зянон. Куды хочаш.

Сіпач. А калі я туды пайду? (Паказвае на вароты.)

Зянон. Можаш ісці. Прапускоў мы не завялі. Толькі
кожны цябе ўсёроўна вачыма праверыць, кожны ў твой
бок з нянявісцю паглядзіць. І такое падумае!

Сіпач. Кожны?

Зянон. Кожны!

Сіпач. Тады я не пайду. І прасіцца больш у вас не
буду! (Ён выпрастаецца, сціснуў кулакі і-шпарка пайгоў у
процілеглы ад варот бок. На хаду.) Вы яшчэ самі ў мяне
прасіцца будзеце. Прыдзе такі час!

(На дарозе да Зянона ідзе ксёндз Стэфан Рачкевіч.)

Зянон. Ды з гэтых-жа варот і на хвіліну сыходзіць
нельга. Так і прэ ў іх нелюдзь усякая. Стой і адбівайся.

Рачкевіч. Сын мой! Што стаіш тут? Вартаўніком
прызначылі?

Зянон. Вартаўніком стаю. Вартаўніком кожны з
нас быць павінен.

Рачкевіч. Кожны? Гэта-ж столькі вартаўнікоў
будзе. Што рабіць ім?

Зянон. Вартаваць. Долю сваю вартаваць.

Рачкевіч. Ад каго? Хто ёй пагражает?

Зянон. Ці мала тут усякіх бадзяеца.

Рачкевіч (*у замяшанні*). Дзе? (*Павярнуўшыся і агледзеўшыся навокал*.) Ці не ў мой бок закід робіш?

Зянон. У вас — не. Без вас, пане ксёнжка, хапае.

Рачкевіч (*папярхнуўшыся*). Я сапраўды часта праходжуся тут. На двор заходжу. З людзьмі размаўляю. І далей так рабіць буду. Хай бачаць парафіяне, што калгаса я не цураюся, што ён для мяне — тое-ж, што і для ўсіх вас.

Зянон. Эге...

Рачкевіч. Я не баюся, што пра мяне людзі гаво-
раць: совецкі ксёндз. Я ганаруся гэтым. А якім-ж мне быць?

Зянон (*у тон*). Фашысцкім ксяндзом, ці што?

Рачкевіч (*устрывожана*). Скажа чалавек такое...
(*Як звычайна, маліцвенна склаў рукі*.) Гэта-ж і слова па-
добнае на вусны не павінна прасіцца... Я — просты чала-
век. І ўсьесь я перад вамі, простымі людзьмі. І хачу я вас,
простых людзей, вучыць мудрасці жыцця.

Зянон. Канешне. А ў чым яна, мудрасць?

Рачкевіч. Есць нормы, паданыя людзям яшчэ па-
нам Езусам. Па гэтых нормах жыцце і ў калгасе ісці
будзе. Раскошы не любі — яна табе непатрэбна. Цяжка
будзе — ператрываці. Працуй і працуй!

Зянон. Эге... Працуй і працуй... А далей?

Рачкевіч. Усякага бліжняга любі, і не рабі роз-
ніцы паміж людзьмі — роўняя яны. Бо ў іх ва ўсіх адна
радзіма, адзін бог, і чаша ў іх адна, з якой п'юць яны
радасць альбо гора.

Зянон. Чаша? Адна?

Рачкевіч. Адна. Нельга крыўдзіць людзей.
А вось-же крыўдзіце... Свайго аднавяскоўца. Чалавека,
які пад адным небам з вамі рос. Хіба-ж нельга Сіпача
прыніяць у калгас?

Зянон. Вось гутарка пра што... Вось чаму пра зако-
ны Езуса заговорана... (*Пауза.*) Можа пан пробашч
і сапраўды не благі ксёндз. Толькі-ж вельмі мала іх,

добрых ксяндзоў. Не сустракаў. А па гэтай дарозе (*наказвае на дарогу*) тым больш яны не праходзілі. Думаў панексёнка: Зянон — мужык дурны, не разбярэцца. Ажно я разбіраюся!

Рачкевіч. Апомніся, сын мой! Ты не так зразумеў мяне.

Зянон. Зразумеў. А ў нас такая мудрасць жыцця. Чалавек ваўку не таварыш. Зразумела? И няма ў мяне больш часу размаўляць.

(Зянон павярнуўся і пайшоў у двор. Рачкевіч разгублена развёў рукамі і таксама вышаў. На дарозе з'явіліся Пятрок Кужаль і Сцяпан Матаронак, які трymае ў руцэ брашуру.)

Кужаль. Колькі-ж ты будзеш трymацца на сваёй палосцы? Бачыў нашу паласу? А як трактары межы руйнавалі? Плугі ідуць. Рвуць дзярніну. И межы знікаюць, навекі знікаюць на шырокім, як мора, полі. И таго, што разлучала нас, больш няма. (Пауза.) Што-ж ты маўчыш?.. Ты не рашаешся... А на цябе гледзячы, другія не рашающца.

Матаронак. А чаго-ж яны не рашающца? Хіба не бачаць?.. З-за адных гэтых трактароў можна ісці. З-за той радасці, што людзі на працы маюць. Чаму-ж не рашающца?

Кужаль (*прыпыніўшыся ля варот*). А сам?

Матаронак. Сам... Як-же я магу? Я ўжо ўсю сваю паласу засеяў.

Зянон (*вышиаўшы з-за варот*). Засеяў? На снег зерне пакідаў. Плуг ад мерзлаты ламаўся, а ён араў ужо. (Да Кужалля.) И чаго-б гэта ён такую аграномію завёў?

Кужаль. Спяшаўся дзядзька Сцяпан. Няма яму за што трymацца, з правільнай дарогі сышоўшы. И каб хоць за што ўхапіцца, хутчэй засеяў паласу сваю аднаасобніцкую. А можа яна яшчэ хоць крыху патryмае... Але не ўтрымае!

Матаронак. Не ўтрымае? Я-ж засеяў яе. А раз

засеяў, значыць і ўраджай сабраць трэба. Так-жа яно пасялянску робіцца...

Зянон. А калі да таго-ж яшчэ і па-сапраўднаму рабіць?.. (*Бярэ ў Матаронка брашуру.*) Не чытаў ты, відаць, Сцяпан, таго, што табе райлі. (*Перадаючы брашуру Кужалю.*) Знайдзі мне, Пяtronок, тое месца, дзе таварыш Сталін пра ўцекачоў з калгаса гаворыць.

Кужаль (*перагортваючы брашуру*). Зараз знайду.

Матаронак (*забіраючы брашуру*). Я сам хутчэй тое месца знайду. З-за яго я можа не адну ноч не спаў. Ці добра робяць сяляне, выходзячы з калгасаў? Адказ: (*чытае*) «Не, яны робяць нядобра. Выходзячы з калгасаў, яны ідуць супраць сваіх-ж аўтамабільных інтарэсаў, бо толькі калгасы даюць сялянам выхад з галечы і цемры». Вось. Ясна.

Зянон. Чаго-ж тады сам супраць свайго інтарэсу ідзеш?

Кужаль. Бо па-дзяржаўнаму падумаць не ўмее. Думаў ты на ўсю шырыню, што такое калгас? Ен — сіла наша і нашай дзяржавы. Сіла!

Зянон (*да Матаронка*). Чуеш? Сіла! (*Пауза.*) Вяртайся, вядзі каня!

Кужаль. І вось каб па-дзяржаўнаму падумаў... Паглядзі далей сваіх варот, на ўсю краіну нашу. Па ўсёй па ёй калгаснаму палі. На ўсіх на палях на гэтых чалавечасце красуе. А ў Сцяpana Матаронка — палоска. Усе сяляне заходніх абласцей у калгасы ідуць. А Сцяпан Матаронак за палоску тримаецца...

Матаронак. Хіба-ж лёгка ад яе адарацца? Каб ні сваёй паласы, ні свайго каня... Я трох год, нават года не прашу. Адно лета. Засеянае сабраць.

Кужаль. Што-ж, убірай сваю паласу...

Матаронак. Ты мне такое не гавары. Убірай — убірай... Ты супраць мяне гавары!

Кужаль. Што гаварыць... Бачу я, што ў калгас ты не хочаш.

Зянон. Добра відаць.

Матаронак. А каб вас... (Пауза.) Даў мне тады таварыш Агнёў кніжку Іосіфа Вісарыёнавіча. Усю яе прачытаў. Нібы з ім самім пагаварыў. Усё ясна стала. І за самога сябе сорамна зрабілася. Прачытаў кніжку... І адразу заяву напісаў.

Зянон. Дзе-ж яна?

Матаронак (*дастаў з шапкі панерку і перадаў Кужалю*). От яна! Праўда, некалькі дзён пры сабе тримаў... Хіба-ж гэта можна адразу... аддаць заяву...

Кужаль (*гледзячы на панерку*). Сапраўды, заява...

Матаронак. Так што паласу маю разам убіраць будзем!

Зянон. Яшчэ на аднаго, выходзіць, разумнага чалавека пабольшала.

Матаронак. А ты як думаў?.. Я пайду. Да суседзяў. Сёння яны таксама заявы прынясуть. Бывайце! (Вышаў.)

Зянон. Праўду людзі пачынаюць бачыць!

Кужаль. Гэта і радасна! (Пауза.) Як у садзе?

Зянон. У парадку. Прыняўся добра. І тыя дарослыя дрэвы, што з панскаага саду перавезлі. Гэта я за інструментам прыходзіў. А пакуль час быў, каля варот стаяў. Таксама не без справы. А на полі як?

Кужаль. Хутка адсемся. Трэба і пра будаўніцтва пачынаць думаць.

Зянон. Трэба!

Кужаль. Пройдземся, памяркуем, дзе будаваць лепш.

Зянон. А гэта я з ахвотай. Для стайні я ўжо месца намеркаваў...

(Кужаль і Зянон заходзяць у двор. Па дарсзе кроначь Саўка Верны і Надзейка, вяртаючыся з работы на полі. Спыніліся каля дуба.)

Саўка. От гэта быў дзянёк! Толькі кароткі. Праца-валі што трэба! Гэта я пра нашу брыгаду гавару. Яна ё сёння другую брыгаду абагнала.

Надзейка (*непрыветна*). Ведаю.

Саўка. Увесь дзень аграном быў. Так што ў агра-
тэхніцы агрэха не дадзім. Па сістэме Вільямса сеем.
Значыць, збярэм ураджай! Усёй брыгадай. І можа такі,
што і сапраўды Саўку Вернаму залатую зорку за яго
дадуць. У першы год калгаснага жыцця! Здорава?

Надзейка (*абыякава*). Усё можа быць.

Саўка. Што ты так са мной размаўляеш?

Надзейка. Як заўсёды.

Саўка. Не, так са мной ты яшчэ не размаўляла.
Зусім без душы...

Надзейка. Стамілася...

Саўка. Не стамілася... Проста скажы... Падазраеш
і ты, значыць, што я Петраку запіскі пісаў?

Надзейка. Не, не падазраю. Што не ты пісаў —
пра гэта ўжо ведаюць. А вось як запіскі тыя да цябе не
адзін раз трапілі?

Саўка. Цікавыя пытанні задаеш. Быццам я сапраў-
ды пра гэта ведаю, але ад другіх утойваю.

Надзейка. А можа ўтойваеш?

Саўка (*стрымліваючы сябе*). А можа запіскі тыя
праз цябе да мяне траплялі? Ходзіш-жа к гэтай найсвен-
тшай брыдзе! Чаго ходзіш? Можа то адгаворка толькі,
што ты дзеля мяне да ксяндза ходзіш?

Надзейка. Змоўкні! (*Пауза.*) Як ты мяне пакрыў-
дзіў! Хіба так можна? Ідзі, ідзі! Я глядзең на цябе не
магу!

(Саўка адыходзіць.)

Пачакай! (*Калі Саўка падышоў да яе.*) Можа і змагу
глядзең... Хто-ж гэта так усё пераблытаў? Здаецца-ж,
усё паміж намі ясна было... А цяпер...

Саўка. Вораг усё пераблытаў. Вось што ясна. Не
хоча ён дружбы нашай. Страшная яна яму, нашая
дружба.

Надзейка. Вораг... А што з ім тады рабіць, калі ён здарыцца табе... ведаеш кім... бацькам?

Саўка. Не разумею.

Надзейка. Можа-ж так у жыцці быць... Побач з табой жыве вораг. Але ён столькі ў жыцці добра табе зрабіў! Мала таго. Ён, аказваецца, твой бацька. Можна на яго руку падняць?

Саўка. Не толькі можна. Трэба! Як на ўсякага ворага. У такой справе ні свата, ні брата няма. (*Нібы зразумеўши сапраўдны сэнс сказанага Надзейкай.*) Пачакай, пачакай... Што ты мне расказала? Ты выдумала, ці з жыцця ўзяла?

Надзейка. І выдумала, і з жыцця.

Саўка. Ясней!

Надзейка. Толькі не цяпер. Не цяпер! Чым хутчэй я табе раскажу, тым горш... (*Выходзіць.*)

Саўка (*паспяшаючы за Надзейкай*). Не! Цяпер ё раскажы!

(Зусім звечарэла, чорныя хмари завалаклі неба. З варот вышлі Кужаль і Зянон.)

Зянон. Парнасць якая! І дажджык пачынае накрапваць.

Кужаль. Ён цяпер на поле золатам упадзе.

Зянон. На поле... А на сад? Таксама золатам упадзе. Пабягу я ў сад.

(Зянон вышай. І адразу ўвайшоў Рачкевіч.)

Рачкевіч (*да Кужалля*). Як добра, што я сустрэў вас. Я так непакоюся, шаноўны Кужаль.

Кужаль. З чаго-б гэта?

Рачкевіч. Мы людзі розныя. Але гэта не перашкаджае мне па-брацку клапаціцца аб вас. Вам пагражает, небяспека. Нехта піша такія страшныя лісты! Можа чыя-небудзь чорная рука трymае ўжо той пісталет, з якога паліціць куля... у вашу скронь. Страшна!

Кужаль (*ён тримаецца спакойна, з іроніяй пазираючы на Рачкевіча*). Што-ж вы мне парайце рабіць?

Рачкевіч. Я нават не ведаю, што вам парайць.

Кужаль. Затое я ведаю, што вы мне хочаце парайць.

Рачкевіч. Не ведаеце.

Кужаль. Ведаю! Гэта было тады, калі я сядзеў у турме, у Лукішках. Мяне білі, палілі агнём. Але я не здавуся. І калі я ляжаў у крыві, прышоў ксёндз і з крыжам нахіліўся нада мной. «Вось крыж, — сказаў ксёндз. — Імем бога загадваю: адрачыся, чорны хлоп, ад сваіх поглядаў і злачынных дзеянняў». (Пауза.) Вось што мне раіў той ксёндз.

Рачкевіч. Але-ж то быў не я.

Кужаль. Так. Не вы. Але ён быў у такой-ж ачарнай сутане.

Рачкевіч. Той ксёндз ганьбіў нашую святую спраvu. Я-ж прышоў дапамагчы вам. Я на споведзі дазнаюся, хто пагражает... Толькі і вы самі... Не азлабляйце супраць сябе людзей. Не азлабляйце! Вось некаторыя сяляне просяцца ў калгас... Навошта-ж іх...

(Бліснула маланка і ўдарыў аддалены гром. У гэты момант з-за дрэва выскачыў Сіпач з пісталетам у руцэ. Ён пераапрануўся пасля таго, як гутарыў з Зянонам. Яго зусім нельга пазнаць. Сіпача заўважыў Рачкевіч і кінуўся яму наастрачах.)

Не страляй!

(Рачкевіч ухапіў за дула пісталета. Раздаўся стрэл. Кужаль пачаў павольна асоўвацца на зямлю. Рачкевіч паглядзеў на ўласную руку — яна была ў крыві. Услед ущекшаму Сіпачу ён крыкнуў: «Пракляцце!». Убег Зянон.)

Зянон (нахіліўшыся над Кужалем). Любы Пятрок! Што з табой? Хто?

Рачкевіч (наказваючы прастрэленую руку). У мяне таксама стралялі.

(Убеглі Саўка і Надзейка. Убачылі Кужала, началі яго падымати.)

Зянон (падбегіши к дубу і звонячы ў падвешаную рэйку). Людзі! Людзі! Сярод нас — люты вораг. Ідзіце сюды! Ратуйце нашага дарагога чалавека! Шукайце ворага!

Заслона.

АКТ ТРЭЦІ

Карціна 5-я

Абстаноўка першай карціны. Толькі цяпер пакой перагароджан шырмаю. На ложку за шырмай нерухома ляжыць Пятрок Кужаль. Каля ложка Алёна. Яна апусцілася на калені і схіліла галаву на петраковы грудзі. Па сударгавых руках плеч можна зразумець, што Алёна плача.

Кужаль. Ну вось... Зусім не спадзяваўся, што ты такая слабая... Слёзы... Убачаць нашыя ворагі — абрадуюцца.

Алёна (*падняўшыся*). Слёзы мае яны ўбачаць, а распачы — не ўбачаць! Ніколі. (*Папраўляючы падушку і ласкава гледзячы Кужалю ў очы.*) Любы мой! Хіба ж гэта першы раз нам ворагі помсцяць?! А цяпер — з ад чаю яны, перад сконам сваім лютуюць... (*Пауза.*) Цяжка табе?

Кужаль. Каб цябе не было побач... Было-б цяжка. А так... Ты заўсёды са мной. Як жыццё. Харошая! Добра як, калі ты побач! А помніш тады, перад Лукішкамі... Праз гады не забываў я, як на развітанне ты паглядзела мне ў очы... І ва мне прыбаўлялася сілы вытрымаць усё, што яны ні рабілі...

Алёна. Пачні толькі з табой... Табе нельга размаўляць... Маўчи!

Кужаль. Як-ж маўчаць? Яны мяне яшчэ больш раззлавалі. Калі падымуся на ногі, я-ж буду ў рабоце, што звер. Я яшчэ хутчэй пайду туды, куды родная партыя мяне кліча! (Пауза.) Сёння ноччу людзі павінны былі ехаць на станцыю за ўгнаеннем. Паехалі?

Алёна. Здаецца, не паехалі... Уся вёска сабралася каля нашай хаты. Ніхто спаць не кладзеца.

Кужаль. Ідзі, скажы ім. Заўтра сеяць трэба. Няхай адпачываюць. Каго вызначылі — няхай абавязкова на станцыю едуць... Саўку скажы, што ён цяпер за ўсё адказвае.

Алёна (*накінуўшы хустку на плечы*). Пайду. Каб ты спакойна ляжаў і маўчаў.

(Увайшоў Агнёў. Падаўшы руку Алёне і таропка скінуўшы паліто, быстрымі крокамі ён падышоў да ложка. Алёна, змахнуўшы слязу, вышла.)

Агнёў. Пятрок! Што-ж гэта з табой? Хто?

Кужаль. Нічога не ведаю.

Агнёў. Пра гэта мы будзем хутка ведаць.

Кужаль. Як добра, што вы прыехалі. Нашых людзей падтрымаць цяпер трэба. Раствумачыць усё.

Агнёў. Што сказаў урач?

Кужаль. Паляжаць прыдзеца... Яму лёгка сказаць — паляжаць...

Агнёў. Можа лепш у больніцы?

Кужаль. Не хачу. Я тут буду ляжаць. Каб кожны дзень самому бачыць і ведаць, што ў нас робіцца. І сам параду дам. Я хутка на поле паспрабую пайсці...

Агнёў. Я задаў табе некалькі неадкладных пытанняў. Ты адказаў і ладна... Больш размаўляць не дазваляю. Ні слова.

Кужаль. Тады гаварыце самі...

Агнёў. Не стамлю?

Кужаль. Ніколькі. Наадварот. (Пауза.) Вы тады так і не дасказалі мне пра тое, як трапілі ў нашы мясціны.

Агнёў (*сеўши на падстаўлене да ложка крэсла*).

Як я трапіў сюды? Гэта было ў той векапомны верасень,
які мы празвалі вясновым. Наш полк ішоў па гэтай зямлі,
назаўсёды вызваляючы яе з палону. Свежы вечер біў у
наши твары, азароныя радасцю таго вялікага подзвіга,
які мы здзяйснялі. Людзі выходзілі наслустрач. І ўсюды м'я-
бачылі сляды, глыбокія сляды неchalавечага гора, якое
перажыў народ. І я спытаў сябе: ці-ж не наш святы аба-
вязак дапамагчы вызваленым братам хутчэй вызваліцца
і ад слядоў перажытага імі гора?.. У гэтых мясцінах у
часе бою я быў ранены. А ты ведаеш, што робіць кропля
уласнай крыві, упаўшая на родную зямлю? (Пауза.)
Я папрасіў накіраваць мяне на работу іменна ў гэтую
мясціну. Я не ведаў, што такое сон, што такое адпачынак.
Я ведаў толькі адно: мне трэба ўсё зрабіць, каб гэтая
земля хутчэй убачыла прыгожае, сапраўднае шчасце!
(Пауза. Без пафаса, але працікнёна.) Вось цяпер кропля
тваёй крыві ўпала на гэтую зямлю.

Кужаль (узрушана). Разумею. Я заўсёды буду
рабіць гэтак-жа, як і вы, Сяргей Данілавіч. Дзеяя
шчасця гэтай зямлі!

Агнёў. Табе цяжка цяпер. Нельга не разумець гэ-
тага. Але што-б з табой ні было, ты заўсёды павінен па-
мітаць — ты комуніст! Пакуль адзін на ўсю вёску. Але,
думаю я, што неўзабаве мы тут і партыйную арганізацыю
створым. Я добра бачу іх — будучых навасёлкаўскіх кому-
ністай.

(Увайшоў Зянон і паставіў на стол збанок.)

Зянон. Гэта для цябе, Пятрок... Мядку прынёс.

Кужаль. Навошта?.. Дзякую.

Зянон. Навошта?.. Ен ад усяго гоіць. Ты яго па-
больш, пабольш. Яшчэ прынясус. (Да Агнёва, паказваючы
на Кужалля.) Вось чаго нарабілі, ірады праклятыя!

Агнёў (падняўшыся). А хто яны?

Зянон. Бадай што ведаю. Круціўся-ж Сіпач пад
вечар каля калгаснага двара. І вельмі ўжо раззлаваны
пайшоў. Пасля таго, як я яму рацтлумачэнне даў.

А гнё ў. Паведаміў пра гэта маёру, Мікалаю Васільевічу?

З янон. А як-ж? Адразу. І ў пратакол запісалі.

А гнё ў. Ці не мог-бы ты сказаць каму, каб папрасілі сюды маёра?

З янон. А я сам. Хуценька. (*Вышаў*.)

А гнё ў (*сам з сабой*). Прыходзіў... Развіланы пайшоў... (*Да Кужалля*.) А чаго ўсё-такі там быў Рачкевіч?

К уж аль. Шукаў мяне, каб пагаварыць! Ен нават спрабаваў закрыць мяне сабой...

А гнё ў. Закрыць сабою? Нават так?

К уж аль. Так мне здалося...

А гнё ў. А ці не перастараўся ён?

(Увайшоў Мікалай Васільевіч, маёр, работнік органаў дзяржаўнай бяспекі. У форме.)

Маёр (*да Кужалля*). Лягчэй?

К уж аль. Здаецца...

Маёр. Трымацца трэба! Самая лепшая гарантыйя напраўкі.

К уж аль. Напэўна. На сабе не раз правяраў.

Маёр (*да Агнёва, неафіцыйна*). Я вас слухаю.

А гнё ў (*адвёўши маёра ў бок, каб не хваліваць Кужалля*). Што новага, Мікалай Васільевіч?

Маёр. Самыя, пакуль што, цікавыя весткі даў стары.

А гнё ў. Пацвяджаеща?

Маёр. Бадай што так. Сіпача дома няма. Сказалі, што ён яшчэ падвечар пайшоў у вёску Дуброўка. Да сваякоў. Вярсты трох адсюль. Паслаў чалавека.

А гнё ў. А з ксяндзом гутарылі?

Маёр. Ен вельмі дэманстратыўна трymае прастрэлнюю руку. Як высокое пасведчанне.

А гнё ў. Кужаль гаворыць, што ён нават захінаў яго сабою... Загадка... (*Пауза. Да Кужалля*.) А як павёў сябе Рачкевіч, калі ўбачыў чалавека з пісталетам?

К уж аль. Ен крикнуў: «Не страляй!»

Маёр (*уздадавана*). А вы ведаеце, якая важная гэта дэталь! Хутчэй за ўсё ён мог крыкнуть так чалавеку, якога ведаў. Гэта-ж быў загад. Перад невядомым ён хутчэй за ўсё мог-бы выявіць адзнакі страху...

(Увайшла ўсіхваліваная Франя з пугаю ў руках.)

Франя (*разгублена*). Як-жа гэта ўцяміць?.. Што робіцца? Стравяць пачынаюць. Нібы так паспрачацца нельга... (Узвышаным голасам.) Ён у Дуброўцы не быў.

Агнёў. Хто не быў у Дуброўцы?

Франя. Чорт сіпаты!

Маёр. А чаго вы нам рашылі пра гэта сказаць?

Франя. Як чаго рашыла? Пускілі-ж пагаласку, што Сіпач у Дуброўку да сваякоў пайшоў. А я вось з Дуброўкі еду. І ў сваякоў яго была. Гэта-ж яны мяне падблі дамарошчанага каня іх адназяскоўцу прамяніць.

Маёр. Значыць, там Сіпача не было? Напэўна?

Франя. Не было! (Пауза. Да Агнёва.) Хто-ж у мяне каня прыме?

Агнёў. Якога каня?

Франя. Не ведаеце?

Кужаль. Заўтра, цётка Франя, прывядзені.

Франя. Заўтра? А што сёння мне Люцыян скажа? Ці-ж ты яго, Пятрок, не ведаеш?.. Сёння заўяду. (Вышила.)

Агнёў (*раздумліва*). Сіпач... (Да маёра.) Выходзіць, нашы меркаванні збываюцца. Але ён не адзін. Перад намі не крымінальны акт. Гэта і не звычайная помста, хоць і палітычнага парадку. Тоё, што здарылася, мае простае дачыненне да ўсяго таго, што творыць міжнародная рэакцыя.

Маёр. Стала вядома, што з Заходній Германіі на нашу тэрыторыю прабраўся агент амерыканскай разведкі. Хто ён і як прабраўся — невядома... У мяне выклікае моцнае падазрэнне чалавек, які шукаў тут дзяцей. На жаль, я яго не застаў. У суседніх Навасёлках ён быў. Быў і ў Навасёлках, што за кіламетраў пяцьдзесят ад-

сюль. Чалавек альбо сапраўды шукае дзяцей, альбо не
шкадуе ног для заблытаўння сваіх слядоў. (*Нібы сам
сабе.*) Мне так трэба паглядзець на яго. И параванець
з адной фатаграфічнай карткай.

А гнёў. Пра агента вядома яшчэ што-небудзь?

Маёр. Так. Сярод заданняў агента — заданне зры-
ваць калектывізацыю ў заходніх абласцях. Праз яго-ж
накіравана пісьмо Пія дванаццатага да сваіх тутэйшых
рэзідэнтаў. Той, каму пісьмо адрасавана, павінен прый-
сці за ім пасля атрымання запіскі з зусім бяскрыўднай
фразай «Запрашаю на набажэнства».

(Увайшла Надзейка. Ваўласы яе растррапаны, хусцілка звалілася
на плечы. У руках нейкі скрутачак.)

Надзейка (да Агнёва). Я шукаю вас...

А гнёў. Ты знайшла мяне.

Надзейка. Помніце: вы вучылі мяне, як трэба
ратаваць Саўку, калі яму што-небудзь пагражает.

А гнёў. Помню.

Надзейка. Я так і рабіла. Я думала, што ўсім тром
пагражает ксёндз. Я хадзіла да яго нібыта бялізну мыць,
падлогу месці. Я да кожнага яго кроку прыглядзялася.
Хоць ён... мой бацька.

А гнёў. Ксёндз — твой бацька?

Надзейка. Ён так сказаў мне... Толькі нічога я не
знайшла, нічога не заўважыла. Можа і не ён. И яго-ж ра-
нілі. (З адчаем.) А цяпер саўкава чарга! Ён-жа другі...
Што рабіць?

А гнёў. Я не буду цябе перавучваць. Што паравіў, тое
і цяпер раю. Я не ведаю: бацька ён твой ці не... А што во-
раг ён твой — пра гэта ведаю напэўна. И сама, Надзейка,
пра гэта не забывай. (*Асабліва ласкава*). А Саўку... Яго
мы ўсе абаронім. И для цябе абаронім.

(Увайшоў моцнá ўзнепакоены Саўка Верны. Ён адразу накіраваўся
да маёра, выніў з кішэні і перадаў яму пісталет.)

Маёр (недаўменна разглядаючы пісталет). Што гэта?
Саўка. Вось... Выходзіць, што я... страляў...

Надзейка (*ускрыкнула*). Ты стравляў?! Ты-ж быў разам са мной.

Маёр. Як выходзіць, што ты стравляў?

Саўка. Нехта хоча, каб так вышла... Я знайшоў яго... у сябе на ганку...

Маёр. У сябе на ганку?

Агнёў. Як ён мог туды трапіць?

Саўка. Не ведаю... Падкінулі, трэба думаць... (*Імкліва падышоў да Кужалія, схіліўся над ім*). Пяtron! Той, хто стравляў, хоча, каб не ён, а я пакаранне нёс... За тое, што я заўсёды разам з табой... Што я — твой друг... Верны друг... Што я добра людзям жадаў... Ты верыш мне?

Кужаль (*цвёрда*). Веры!

Саўка (*абрадавана*). Верыш?.. (*Да Агнёва і маёра*.) Толькі вы можа не паверыце...

Агнёў. А чаму ты так думаеш?

Саўка. Проста, мусіць, цяжка паверыць...

Маёр. У што? У тое, што тут правакацыя чысцейшая? Паверыць, бадай, можна.

Саўка. Каб-жа хутчэй стала вядома: хто? (*Да Надзейкі, рэзка*). Толькі вось цябе я не разумею... Зусім не разумею... Скажы ўсім: чаго ты да ксяндза ходзіш? Без яго не стравялі... Думаю, што не без яго... Можа ты... таксама...

Надзейка (*перабіваючы*). Не гавары больш... Ні слова! (*Да Агнёва, з мальбою*.) Скажыце яму... Каб не крываўся... Я сапраўды хадзіла... Нічога не зауважыла... (*У адчай*.) Ну, можа гэты маліцвенік што-небудзь значыць? (*Падала Агнёву книжку*.)

Агнёў. А што гэта за маліцвенік?

Надзейка. Сёння ў абед яго даў мне ксёндз. Папрасіў аднесці ў Стаякі — там таксама ксёндз жыве.

Агнёў (*перагортваючы книжку*). І запіска тут ёсць.

Надзейка. І запіска. Звычайная.

Агнёў (*читае*). «Жыву па-ранейшаму. Як і ўсе, ста-

рэю крыху. І колькі год засталося жыць, прысвячу іх рэў-
наснаму служэнню богу і новаму жыццю, якое ў нас, дзя-
кую пану Езусу, устанавілася. Збіраю гроши на рамонт
касцёла. У адрамантаваны касцёл запрашаю на набажэн-
ства».

Ма ё р. Што? Запрашаю на набажэнства?

А гнё ў (*перадаўшы книжку і запіску маёру, да Надзеі*). Што-ж ты трымала ўсё гэта ў сябе?

Надзеяка. Толькі ў абед атрымала. Шукала вас.
А вас не было. Мне-ж у поле трэба было ісці. Ведаецце, за
буракі я адказная... А там важнае што-небудзь?

Ма ё р. Вельмі важнае! (*Сам сабе*). Значыць, ён... Але
дзе ён, у якім месцы? (*Напружана думае*.) Я іду!

(У хату не ўвайшоў, а ўляцеў Люцыян Снапок, узбуджаны да
крайнасці).

Снапок. Пойдзем! Хутчэй! Я іх высачыў. Пільна я
вартаваў тое месца праклятае. І вось сабраліся. За мною,
хутчэй!

Заслона.

Карціна 6-я

Абстаноўка трэцій карціны. Акно завешана. Абое дзвярэй зачы-
нены. У падсвечніку, прымацаваным да сцяны, цьмяна гарыць свеч-
ка. Святла яе ледзь хапае на тое, каб асвятліць твары Завалоцкага,
Рачкевіча, Сіпача, што стаяць адзін супраць аднаго. Завалоцкі
апранут так, як быў апранут у другой карціне.

Рачкевіч. Для пакарання за такія паводзіны не
шкодзіла-б наладзіць суд святой інквізіцыі. І падвесіць
шаноўнага Сіпача на жалезны крук.

Сіпач. Я не вінават...

Завалоцкі. Не вінават... Гэта ты раскажаш сваёй
бабульцы, калі сустрэнешся з ёю ў раю...

Сіпач. Няўжо будзеце караць мяне?

Завалоцкі. Ты мог заваліць усю справу. Я мог ужо
быць у руках большэвікоў. Ты хацеў гэтага?

Сіпач. Што вы? А памятайцеся!

Рачкевіч. Для таго, каб страляць, ты павінен быў дачакаца сігналу ад мяне. Як і ўмовіліся.

Сіпач. Нутро не вытрывала. Цераз край нянавісць пералілася. А калі я ўбачыў, што ніхто, ніхто за мяне не заступіцца — па зямлі больш хадзіць не мог. Я сачыў яго. Высачыў. Рынуўся з-за таго дуба. І толькі тады пана Рачкевіча ўбачыў. Але позна ўжо было, каб не страляць. Тады горш было-б...

Завалоцкі. Мы не за тое лаем, што добра зрабіў, а за тое, што паспяшаўся.

Сіпач. А як-жа было не спяшацца? (Да Завалоцкага). Я і з-за вас спяшаўся.

Завалоцкі. З-за мяне?

Сіпач. Так, так... Я ведаў, што вы хутка пойдзеце. Я хацеў, каб вам было што паведаміць там, куды верненчеся. Я хацеў, каб ведалі там, што Кузьма Сіпач не здаўся. І каб разлічвалі на яго.

Завалоцкі. Там пра гэта будуць ведаць.

Рачкевіч. Хай ведаюць і пра тое, што першы раз Сіпач страляў не праста няўмела — абуральна няўмела. (Паказваючы на параненую руку.) Хто за гэта будзе адказваць?

Сіпач. Вінават...

Завалоцкі (да Рачкевіча). З' гэтага поваду ты сапраўды варты спачування. Толькі і радавацца з гэтага поваду можна. Параненая рука твая — тваё ўратаванне. О, так! Гэта не рана, а даведка для большэвікоў аб тваёй высокай добранадзейнасці. Яны яшчэ табе ўзнагароду дадуць. За пакуты, што вынес прадстаўнік рэакцыйнага каталіцкага духавенства, баронячы совецкага актыўіста.

Рачкевіч. Мы загаварыліся. Мы перастаем быць асцярожнымі.

Завалоцкі. І гэта праўда. (Да Сіпача.) Ідзі! Ні да моў, ні к суседу не маеш права зайсці. Дарога простая —

у лес! Колькі-б вас там ні было, заўсёды рабіце так, каб думалі, што вас многа.

Сіпач. Але ў лес я не хачу! Мне-б дома...

Завалоцкі. Кінь гэтая сантыменты! Цябе адразу-ж скопяць, калі ты не знікнеш. Лес цябе толькі выратуе. Ідзі! У тое месца, што я назваў. Цябе там сустрэнуть.

Сіпач. А сродкі? На якія сродкі жыць?

Завалоцкі. Не забывай дарогу ў гэтае месца.

Рачкевіч. Сродкі дадуць веруючыя. Хіба-ж мы не будзем рамантаваць касцёл? Збяру і перадам.

Сіпач. А зброя, калі яшчэ спатрэбіца?

Завалоцкі Я сказаў: не забывай дарогу ў гэтае месца.

Рачкевіч. Роўна праз пяць дзён прыдзеш сюды.

Завалоцкі (*Cipachu*). Ідзі! Мы бласлаўляем цябе! Іменем Амерыкі. Қалі яна прыдзе сюды, ты будзеш першым пасаджан на кут. У цябе зноў будзе такая гаспадарка! У тваіх руках будзе зноў уся вёска. Але без змагання нічога гэтага не атрымаеш. Ідзі!

(Сіпач вышаў у дзвёры справа.)

Завалоцкі (*пасля паузы*). Ты ўпэўнен, што запіска будзе аднесена?

Рачкевіч. Не сумняваюся. Цяпер Надзейка канчаткова належыць мне.

Завалоцкі. Чым-жа ты яе прываражыў так?

Рачкевіч. Чым? Я ўсякі раз імкнуўся рабіць ёй столькі добра, што гэта не магло не крануць нават самае чэрствае сэрца. Але заўважаў я, што сэрца Надзейкі не асабліва да мяне ляжала. Мог я пагадзіцца з гэтым?.. Не так многа людзей, якіх мы можам прывабіць да сябе. А на яе я паклаў столькі старанняў. И мне трэба было пакарыць яе самым вялікім дабром. Выпадак трапіўся. Было зроблена так, што гестапа западозрыла яе ў сувязях з партызанамі. Вялі на расстрэл. И тады я выратаваў яе...

Завалоцкі. А што ты збіраўся сказаць ёй нешта такое адмennaе?

Рачкевіч. Сказаў, што я — родны бацька яе. Я прыдумаў гэта, прыдумаў пісьмо яе маці, каб ударыць па самых чуллівых струнах сірочага сэрца Надзейкі... Хіба-ж пасля гэтага яна можа не належаць мне?

Завалоцкі. Так... Нават я магу сказаць, што гэта каварна... (З іроніяй.) Гэтакі бяскрыўдны, чыста хрысціянскі спосаб вярбоўкі верных людзей... Вось так мы і жывем...

Рачкевіч. Мы яшчэ інакш жыць будзем. На паверхні. Не туляючыся. Зверху над усімі.

Завалоцкі. А ці будзе такі час?

Рачкевіч. Будзе! Мы вернемся ў Варшаву — стаўліцу магутнай Польшчы, ад мора да мора. Мы адновім старыя парадкі. Мы нават косці нябожчыка Пілсудскага выкапаем... І пакладзем на презідэнцкі трон.

Завалоцкі. Амерыканцы не задаволяцца касцямі.

Рачкевіч. Што-ж, пасадзяць Мікалайчыка. Я не супраць... А тут, у гэтых мясцінах, зноў будзе Польшча.

Завалоцкі. Польшча?

Рачкевіч. Так. Абавязкова.

Завалоцкі. Ты, прабач мне, разважаеш, як палітычны блазнук. Каб амерыканцам удалося, тут была-б самая звычайная калонія. Беларуская калонія, належачая амерыканцам. Я з ахвотай прыму ўдзел у такой каланізацыі. Недарэмна-ж праз смерць хаджу. (Гнеўна.). У-у-у, прысці-б мне сюды разам з амерыканцамі. Я-б тут парадак навёў!..

Рачкевіч. Хай калонія. Але гэта будзе польская калонія.

Завалоцкі. Мне гэта ўсё вельмі не падабаецца. Стэфан Рачкевіч спрабуе дзейнічаць самастойна. А будзе так, як скажуць амерыканцы. А цяпер будзе так, як скажу

я, бо я гавару ад іх імя. Дзейніцаць трэба, а не разва-
жаць. Разважаць будзеце ў сеймах. (*Пауза.*) Мне час ісці.
Хвяляванне, відаць, уляглося. Людзі, відаць, спяць ужо...

Рачкевіч. А куды твая дарога цяпер? Не сказаў-жа
яшчэ.

Завалоцкі. І не скажу.

Рачкевіч. Мне-то мог-бы сказаць.

Завалоцкі. Такія рэчы толькі аднаму сабе гаво-
раць. Пайду, куды трэба!

Рачкевіч. Назад, да сваіх?

Завалоцкі. Калі-небудзь і назад пайду. А пакуль...
Такія дакументы ў кішэні тримаючы, рана варочаца на-
зад. Знойдзеца работа і тут...

Рачкевіч. Дзе-ж шукаць цябе?

Завалоцкі. І не спрабуй. Трэба будзе — сам аб'яў-
люся. А цяпер мне як хутчэй дабраца-б да ўсіх тых На-
васёлак, у якіх яшчэ не быў. Трэба пабываць. Калі рап-
там падазрэнне іх возьме — хай бачаць: чалавек сапраўды
шукаў дзяцей. (*Пауза.*) Што-ж, развітаемся. Без лірыкі.
Бывай! (*Падаў Рачкевічу руку.*)

Рачкевіч. Бывай.

(У дзвёры злева моцна пастукалі, пачуліся галасы.)

Завалоцкі. Што гэта?

Рачкевіч. Хутчэй праз патайны ход!

Завалоцкі (*адпіхнуўшы Рачкевіча, бегшага за ім
следам.*). Куды? Да дзвярэй — і адстрэльвацца. Інакш я ў
пастцы.

Рачкевіч. А я не павінен ратавацца? Сваёй смерцю
я цябе выратаваць павінен? Я...

Завалоцкі. Назад! Я загадваю!

(Завалоцкі і Рачкевіч ухапіліся загрудкі. У гэты час з шумам ад-
чыніліся дзвёры справа і ў іх уварваліся маёр, троє чалавек у сал-
дацкай форме і Люцыян Снапок. Рачкевіч, адпіхнуўшы Завалоц-
кага, які быў учапіўся ў сутану, стаў перад маёрам на калені.)

Рачкевіч. Збавіцелі! Вас неба само паслала!

Маёр (да салдата, паказваючы на Завалоцкага). Абшукаець!

(Салдат абшуквае Завалоцкага, забірае пісталет.)

Рачкевіч (паказваючы на Завалоцкага). Ён... Ён хацеў забіць мяне. Гэты чалавек шукае і не можа знайсці дзяцей. Ён папрасіўся ўсю ноч прамаліцца ў касцёле. Малятвай ён хацеў заслужыць боскую літасць, захаваець жыццё сваім дзесяцям. А калі я прышоў паглядзець на маленне, ён кінуўся на мяне. Гэты чалавек пагражай зброяй, патрабуючы грошай, якіх у мяне няма.

Маёр. Устаныце. Мы не прышлі-б у касцёл, калі-б у ім не было (паказвае на Завалоцкага) гэтага чалавека.

Рачкевіч (падняўшыся). Я так удзячны вам. Вы выратавалі мяне. Сёння я ўжо двойчы мог загінуць. Першы раз, (паказвае завязаную руку) баронячы брата Кужала. Г іяпер... (Грозна да Завалоцкага). Чаго ты хацеў ад мяне, злы чалавек?!

Маёр. Мы разбярэмся...

Снапок. А што тут разбірацца?! (Да Рачкевіча.) Адлучай мяне ад сваёй каталіцкай веры! Быў бязбожнікам я, а цяпер яшчэ большым стаў. Адлучай! Чуеш?! И жонку адлучай!

Маёр (спрабуючы суняць Снапка). Супакойцеся, таварыш Снапок. Супакойцеся.

Снапок. Як-же я магу супакоіцца?! Што-ж гэта тут, пад абразамі святымі творыцца?..

Рачкевіч. Сын мой! Тут творыцца толькі малітва...

Снапок. Адлучай! Не каталік я больш. Не каталік! Я не служу больш прыбіральщыкам тут. Апошнюю погань вымеў — і канчаю прыбіранне.

Маёр (да Рачкевіча). Таварыш Снапок пагарачыўся. Бывае... (Да Завалоцкага.) Пойдзем!

(Завалоцкі ідзе ўперад, да дзвярэй злева, за ім — салдаты і маёр.)

Снапок (у надзвычайнім здзіўленні, паказваючы на Рачкевіча). А гэтага? Не забяром? Я не згодзен!

Ма ёр. Таварыш Снапок! Прычым тут «забяром». Мы выратавалі пана Рачкевіча... Праўда, і патурбавалі крыху. Але за турботы — нас прабачаць.

(Завалоцкі, салдаты, маёр і Снапок вышлі.)

Рачкевіч (прыкрыўшы дзвёры, пачаў хадзіць з кута ў кут). Што ўсё гэта? Уцякаць? Але гэта значыць зусім выкрыць яго... Я падказаў яму такі добры ход!.. Маліўся аб дзесяцях. Не было грошай і рашыў аграбіць ксяніза. Другіх улік у іх няма. Думаю, што няма... А калі ёсць?.. Што-ж я сказаў Сіпачу прыйсці праз пяць дзён? Хай-бы сёння-ж прышлоў... Я з ім — у лес-бы. У лес!

Заслона.

Карціна 7-я

Калгасны сад. На пярэднім плане некалькі перасаджаных дарослых яблын. Яны ўсе ў белай кіпучай квецені. За вялікім яблынімі віднеюцца маладыя дрэўцы. У садзе — некалькі вулляў. З правага боку стаіць свежапабудаваны амшанік. Тут Зянон вядзе свае пасечныя справы. Праз сад бяжыць торная дарога.

Перад амшанікам вулей без крышкі. Зянон прымярае ў ім рамкі. За работай уважліва сочыць Люцыян Снапок.

Снапок. І ёй, пчале, будзе тут добра?

Зянон. Пытаеш... Пэўна, што добра. Пчале што трэба? Месца ладнае, каб соты змайстраваць. Завёўся рой, старшыня — гэта значыць матка — добры патрэбен. І каб усюды кветкі раслі, морам разліваным слаліся. Пчала, брат, яна нейкі чалавечы інтарэс і чалавечы строй мае.

Снапок. Бадай што й праўда. От-жа вазьмі гэтых самых трутняў. Каму яны толькі шкоды не робяць! Працоўных пчол як ёсьць аб'ядаюць. І як-же яны — працоўныя пчолы — распраўляюцца з імі ўмеюць! (Пауза.) Так што разводзь і разводзь, Зянон, сваіх пчолак.

Зянон. Каб ты ведаў, што пчала на развод не на ўсякай зямлі ідзе. Бывае зямля без радасці, без краскі-

кветкі. Такой і наша зямля пры панах была. Дзе-ж на ёй
пчале было ўзяту ўзяць? А цяпер зямля, як кветка,
скрэзъ закрасавала. Паглядзі на ўсю Радзіму нашу вялі-
кую! Кожны край, кожны куток яе цвіце. Вось дзе пчале
работы! Вось дзе чалавеку радасцы!

Снапок. Гэта праўда. От і наш сад зацвіў.

Зянон (любуючыся садам). Зацвіў даражэнкі!
Толькі цвет гэты аберагаць трэба. То навальніца ўдарыць.
То вусень усякая жэрці яго пачне. Калі сады зацвіта-
юць — вусень на яго, шкоднік усякі лезе. И трэба ўмець
па зубах ім даць!

Снапок. Я разумею, пра што ты... (Выпрастаўшыся.)
І далі! Здорава далі! Такую заакіянскую птушку злавілі!

Зянон. Што верна то верна... А вось-жа ксёндз хо-
дзіць яшчэ. И Сіпач недзе ў лесе гойсае... Так што варту з
нашага саду, Люцыян Снапок, здымашь нельга!

Снапок. Пра ксяндза я табе такое скажу. Я яго тады
хацеў забраць! А маёр нешта не хоча. Ліота раззлаваўся
я на маёра. Ледзь заяву на яго не падаў. А пасля паду-
маў: а можа маёр хітрую штуку якую наконт ксяндза
прыдумаў? Можа ён з яго такога жыўца зрабіць хоча, на
якога Сіпачына клюне? А можа маёр для таго ксяндза
пакінуў, каб сам народ патрабаваў у турму яго засадзіць?

Зянон. Народ і патрабуе!

(Пауза. Зянон працуе.)

Снапок. Абедаў?

Зянон. А як-ж? Паабедаў і вось зноў майструю.

Снапок. Маніш, відаць. Ты-ж і дамоў не хадзіў.

Зянон. А навошта мне дамоў хадзіць? Усё маё ку-
харскае начынне з сабой, у амшаніку. Тут і гатаваў.

Снапок. Праверу-ж я тваё кухарскае начынне. (На-
кіроўваецца да амшаніка.) А калі няпраўда...

Франя (голос). Зянон, дзе ты?

Зянон. Франя твая мяне шукае.

Снапок. А навошта шукае? Цікава... Можа і часта
да цябе сюды ходзіць? Пагляджу, чаго ходзіць...

(Хаваеща ў амшанік. З-за дрэў вышла Франя.)

Франя. Дзе-ж ён дзеўся? Шукаю, шукаю — і няма.
(Крычыць.) Люцыян! (Пауза.) А вось-жа дзядзька Зянон.

Зянон. Я заўсёды на сваім месцы. Чаго ты?

Франя. Люцыяна майго не бачыў?

(У дзвярах амшаніка паказваецца Снапок і адразу хаваецца.)

Зянон. Здаецца... не бачыў.

Франя. Не бачыў... А я і цябе шукала. Па пільнай справе.

Зянон. Па вельмі пільнай, ці так сабе, языку работу даць?

Франя (*суррова*). Языку работу даць? Ты мяне за каго ўважаеш? Ты думаеш, калі была баба дурная, дык яна і паразумнець не можа?

Зянон (*у недаўменні*). Бач, як загаварыла...

Франя. Клопат вось які. Садзім мы сёняня бульбу. Бачу: Волька, суседка мая, і ў разору не так як след бульбу кладзе, і на адлегласць няроўную. Я на яе: «Ты для каго гэта садзіш? На паншчыне, ці што?». А яна на мяне: «А табе якая справа? А яшчэ суседка». Злосцю я налілася... А чаму гэта не мая справа? І пры чым тут суседка? Гэта што-ж выходзіць, суседка суседку і папракнучы не павінна?

Зянон. Правільна ты разважаеш. Але што ты пра гэта дакладваеш мне? Старшыні расказала?

Франя. Пэўна, што расказала. Але і ты павінен ведаць.

Зянон. Ня южко-ж я старшэйшы за яго?

Франя. Старшэйшы ці не старшэйшы — не ведаю. Ведаю толькі, што ўсё табе рупіць. Ты гэтую Вольку ў такі абарот возьмеш! Аж любата!

Зянон (*самазадаволена*). Гэта ты верна. Я такі пайдыду да яе. Люблю з людзьмі пагаварыць. От стаіць тут мой харом (*паказвае на амшанік*.) Мог я яго і ў зацішным.

месцейку прыладзіць. Мая, моў, хата з краю. А чаму я яго тут пабудаваў? Таму, што на людным месцы ён, на самай дарозе. Хто на работу ці з работы — абавязкова каля мяне пройдзе.

Франя. Я-ж кажу... (Пауза.) А Люцыяна майго так і не бачыў?

Зянон. Здаецца... не бачыў.

Франя. От чалавек укрыўдаваў... Ніяк дараваць не можа. Прыдзе дамоў і нібы чужы... Так і не ведаю: у разводзе мы з ім ці не?

Зянон. Па праўдзе скажу. Драбнаватая ты па характару ды па інфармату жонка для такога чалавека.

Франя. Для такога чалавека?

Зянон. Для такога! Пэўна! Ён-жа ў цябе герой!

Франя. Сапраўды... Ён здорава гэтага, у касцёле...

А быў-жа такі... Руку на яго падымеш — ён ужо і самлеў.

Зянон. Я заўсёды кажу. У кожнага чалавека свая думка-мара ёсьць. Вазьмі мяне. Такую пасеку хацеў я завесці, каб на ўсё сяло, больш — на ўсю дзяржаву мёду хапіла. Ну, а Люцыян, той марыў смелым чалавекам стаць. І вось кожная наша мара яваю робіцца. (Пауза.) Толькі ў цябе, маладзічка, нешта я асаблівай мары не прыкмячаў. Дробная яна ў цябе — так, чалавека пад абласкам трymаць...

Франя. Было гэта, сапраўды... Ды сплыло. Хіба магу я такога чалавека, як мой Люцыян, не паважаць?! Сам-жа гаворыш... Ён у мяне — герой!

(З амшаніка павольна і важна выходзіць Люцыян Снапок.)

Вунь ён і сам. Люцыянка!

Снапок. Гэта я і ёсьць.

Франя. Пойдзем дамоў. Абедаць.

Снапок. А можа за адным сталом яшчэ не выходзіць мне сядзець з табой?

Франя. Чаму-ж не выходзіць? Твая праўда была. Твоя!

Снапок. Пасля такіх разважанняў магу пайсці.
Хоць на край свету. Бачу я, разуменне ў цябе перайна-
чана. Пасвятлела ты неяк.

(Снапок і Франя вышлі.)

Зянон. Пажаніліся...

(Ідзе ў амшанік. Сад агалошвае ща шумам і смехам. Паміж дрэў
бяжыць Надзейка, а ўслед, ловчы яе, Саўка Верны. Каля самай
блізкай да рамы яблыні яны спыніліся.

Надзейка (*аддыхваючыся*). Сілы больш няма...
Што ты ад мяне хочаш?

Саўка (*падступаючы да Надзейкі*). Паглядзең у
твае вачаняты. Блізка, блізка, каб і не бачыць іх.

Надзейка (*адбіваючыся*). Што гэта яны табе так
даліся?

Саўка. Спакою ад іх я не маю.

Надзейка. Чула. Не раз.

Саўка. І яшчэ не раз пачуеш. Каханне, яно, па-
мойму, і новыя слова нараджае і адны і тыя-ж паўтарае
сотні разоў.

Надзейка. Сумна...

Саўка. А мне весела?.. Ты-ж, памятаеш, гаварыла:
«Зацвітуць сады, тады і вяселле згуляем». Глядзі — за-
цвілі яны... Ды як зацвілі!

Надзейка. А хіба я абавязкова пра сёлетні год
гаварыла? Сады нашыя і на той год будуць цвісці, і праз
дзесяць, і праз сто год. Вось табе маё апошнія слова:
у гэтую вясну нічога не будзе.

Саўка (*нецярпіва*). Чаму?

Надзейка. Крыўда не прайшла яшчэ. І доўга, ві-
даць, яна сэрца тачыць будзе. Як ты мог падумаць, што
я... Ты-ж так і спытаў тады: «А можа і ты ў тым вінавата,
што запіскі да мяне трапляюць?». Я запомніла. Слова
ў слова. Шум ад гэтых слоў у галаве ідзе.

Саўка. А ты як магла паверыць, што я... (*Пауза.*)
Яны-ж так усё пераблыталі. Хацелі, каб ніхто з нас адзін
другому не верыў, адзін другога баяўся.

Надзейка (з трывогай). Саўка, а калі са-
праўды акажацца, што ён — мой бацька?

Саўка. Я не веру! А калі нават так... Хіба-ж ты
вінавата? Ты была-б вінавата толькі тады, калі-б была
за яго. А ты-ж — супраць яго! Родная мая, не бяры гэта
ў галаву. Зусім. Не трэба.

Надзейка. Я прасіла таварыша Агнёва высвет-
ліць. Можа пакажа той, што прышоў з Германіі...

Саўка. Што-б ні высветлілася, для мяне — усё-
роўна! (Пауза.) Значыць, не пра сёлетні год ты га-
варыла?

Надзейка (усміхаючыся). Не, не пра сёлетні.
(Саўка апусціў галаву і наском бота пачаў разраўноў-
ваць грудок зямлі.) Гэта я тады гаварыла. А цяпер, на-
глядочы, як Саўка апускае галаву...

Саўка. Што? Што цяпер?

Надзейка. Раз зацвілі сады, значыць... і вя-
селле згуляць можна.

Саўка (выказваючы надзвычай бурны прыліў ра-
дасці). ВяSELLE? Можна? Надзейка! (Абхапіў Надзейку
абедзвюма рукамі і закружыў вакол сябе.) Ты ведаеш,
што ты сказала? Ты сказала, што Саўка — самы шчаслі-
вейшы на зямлі чалавек. Ты сказала... Якраз тое, што
і павінна сказаць кахране. (Прыхінаючы Надзейку да
сябе.) Чым-жа цябе парадаваць? Што табе светлае, свет-
лае такое зрабіць? Хоць гэта (абарваў з яблыні прыго-
жуло, усю ў кветках, галінку і паднёс Надзейцы). Вазьмі,
Надзейка!

Надзейка (узяўши галінку). А на галінцы,
глядзі, пчала. Кветку п'е!

Саўка. Добрая адзнака!

(Зянон, які вышаў з амшаніка, і выгляду не паказваў, што гутарка
Саўкі і Надзейкі цікавіць яго. Але, калі з яблыні была сарвана
галінка, Зянон выказаў яўны непакой і накіраваўся да Саўкі і На-
дзейкі.)

Зянон. Уварваліся ў сад, голле ламаючы... Гэта падрадкі?

Саўка. Дзе-ж голле? Адну галінку сарваў...

Зянон. (Забраў галінку ў Надзейкі.) От я цябе тэтаю галінкаю як трахну! Бач яго, адну галінку... А ці ведаеш ты, што яна значыць, які сэнс мае? Колькі-б тут пчолак перабыло! Колькі на ёй яблык вырасла-б! Ты статут калгасны чытаў?

Саўка. А як-жа? Я яго і табе, дзядзька Зянон, растлумачваў.

Зянон. Растлумачваў... растлумачваў... А як яго выконваць — пра гэта ў мяне спытай! Пойдзем у канцылярью!

Надзейка (да Зянона). Не лайце Саўку. Не ўтрымаўся ён.

Зянон. Як гэта не ўтрымаўся?

Надзейка. Сказала я яму... А бывае скажаш чалавеку такое, што ён не толькі галінку, а дрэва з корам ад радасці выверне.

Зянон. Што-ж ты яму такое карнявое сказала?

Саўка. Жэнімся мы.

Зянон (памякчэўшы). Жэніцца? Гэта-ж у дальным садзе сёняня ўжо другая пара жэніцца. Снапок са сваёй кабецинай аформіліся. Цяпер вы... От пайшло на расплод. Не сад, а ЗАГС настаяшчы.

Надзейка. Можа і нас запішаце?

Зянон. Запішу.

Саўка. Тады на вяселле як галоўнага рэгістратара запрашаем.

Зянон. Гэта я магу, на вяселле. От малайцы! І чым вас пацешыць... (Разглядайочы галінку і аддаючы яе Надзейцы.) На табе, маладая! І няхай жыццё ваша вось гэтак-жа цвіце, ды красуе!.. Што-ж вы стаіцё? Цалуй-цяся, ліха-матары! Горка! Горка!

Надзейка (пагразіўшы Зянону пальцам). Эге,

рана, рана... Што-ж тады за сталом дзядзька Зянон
крычаць будзе?

Зянон. Гэта можна і да стала і засталом. Не за-
бараняеца. Парушэння статуту тут ніякага ніяма...
Што-ж вы стаіцё? Зойдзем да мяне. Кваском пачастую.

Саўка. Дзякаваць. Трэба яшчэ дамоў заскочыць
паспесь і — на поле. Пойдзем, Надзейка.

(Узяўшыся за руکі, Саўка і Надзейка выходзяць.)

Зянон. Пажаніліся... (*Выходзячы, ціха напявае.*)

«Наша песня да канца, да канца,
Нам па чарачы вінца ды вінца!
Як па другай выпіём, выпіём,
Яшчэ лепшу запяём, запяём!»

(З-за дрэў таропка выходзяць Сцяпан Матаронак і двое калгасні-
каў, што паяўляліся разам з ім у другой карціне.)

Матаронак. Арыштавалі, кажуць, іх... І ксяндза,
і Сіпача.

І-шы калгаснік. І Сіпача? А яго як?

Матаронак. Да ксяндза ішоў... А па дарозе да
родзічаў у Дуброўку завярнуў. Вёска ў лесе. Думаў, што
спакойна пераднёю... Там яго і накрылі!

2-гі калгаснік. Добра, што накрылі. А то-б...

Матаронак. Было-б яшчэ бяды... Гэта-ж яны і
мяне забіць хацелі!

1-шы калгаснік. Цябе?

Матаронак. Так. Не куляй, дык словам. Гэта яны
аднаасобніка знутра майго не выпускалі. І ўсё неўпрык-
метку так, быццам не наўмысна. «Ах, якая ў цябе зям-
ля! — усё гаварылі, растраўляючы маю душу. — Ах, які ў
цябе коны! Ах, які ў цябе вазок!» Цяпер разабраўся для
чаго гаварылі.

1-шы калгаснік. Да канца разабраўся?

Матаронак. Да канца! І таго, што ўцякаў з
калгаса — ніяк дараўаць сабе не магу. Супраць свайго-ж
уласнага інтарэсу ішоў. Гэта я і пра тых сказаць магу,
што яшчэ не ў калгасе. Супраць сваіх-жя інтарэсаў
ідуць! А чаму ідуць? Қаму гэта трэба?!

1-шы калгаснік. І з намі аднойчы ледзь прыкрасць не здарылася. Калі абагульванне вялі... Адклалі-б яго тады — ворагі нашыя выйграли-б...

Матаронак. Выйграли-б.. Яны і вас забіць хацелі.
2-гі калгаснік. І нас?

Матаронак. От так, як і мяне... Паганым словам.
А не дапамагло-б, можа і...

2-гі калгаснік. Гады! Такі-ж злавілі іх! Пойдзем!
У вочы іхня глянуць... і плонуць у іх.
(Выходзяць. З другога боку сцэны ўваходзяць Агнёў, Зянон і
Кужаль.)

Кужаль. Здаецца мне, што ты, Зянон, зазнавацца
крыху пачаў. Прыдумаў вось пастановы табе на подпіс
прыносіць...

Зянон. Зазнавацца? З роду ў мяне такога не было.
Не было! А чаму я так кажу? Вялікі век я звекаваў.
Я царскую ўладу ведаю. Я панскую ўладу ведаю. На
май, брат, спіне пісягі і нямецкія, і аўстрыйскія, і якія
хочаш. Кожная ўлада таўкла мяне, бо ніколі не было
у мяне сваёй улады. А прышла совецкая ўлада! Мая
ўлада! На кут яна мяне пасадзіла. Жыві, кажа, Зянон,
як чалавек, на ўсе застаўкі жыві!!.. Так што можа я лепш
за другіх ведаю, як сваёй уладай даражыць і як усё так
рабіць, каб карысць ёй атрымоўвалася. Вось і выходзіць...
Наважыўся што-небудзь рабіць — скажы мне
таксама, я таксама хачу памазгаваць, як рабіць.

Агнёў. Такой пастаноўкай пытання дзядзька Зянон
мяне праста радуе.

Кужаль. А хіба-ж я супраць? (Зянону). Калі наду-
маліся капаць рыбныя сажалкі... Я не спытаў у цябе,
дзе іх лепш капаць?

Зянон. Спытаў.

Кужаль. І цяпер прышоў паравацца. Размаўлялі мы
вось з Сяргеем Данілавічам. Рэчка каля нас без усякай
работы плыве. Даць-бы ёй работу на карысць нашых ся-
лян! Пра гідраэлектрастанцыю не думаў?

Зянон. Не ведаеш... Разам-жа пра яе марылі. Эх, станцыю-б! Але яна нам не пад сілу яшчэ.

Кужаль. Адным, вядома, цяжкавата пакуль. Аднак і тут ёсць выхад. Суседзі прапануюць уязца за электрастанцыю гэтак калгасам дзесяці. Калгаснаю талакою. Глядзіш — і святло будзе.

Зянон. Будзе. От што значыць калгасны шлях! Калі да якой справы адзін калгас прыступіца не можа — дзесяць бяруцца!

Агнёў. Раю. адразу-ж сустрэцца з суседзямі і даварыцца. І наогул. Нельга, проста недараўальна пратрускаць час. Калі можа святло загарэцца сёння — хай яно і загарыцца сёння. Можна сад садзіць — сёння і садзі! У першы-ж год калектыўнага жыцця людзі павінны ва ўсю адчуць вялікую сваю сілу. І павінны ўбачыць: яны і дзяржаве даюць, і самі на працадзень маюць. Усё тэта дасць людзям такую энергію!

Зянон. Точна. Адразу за ўсё па-сапраўднаму трэба брацца. І каб усе. Як адзін. Распушчаная спрунжына сілы не мае. Спрунжына, каб моцнай быць, увесе час імкнуцца наперад павінна. Я так разумею.

Агнёў. Бачу. Разумееце. І робіце многае. Вось і сад ужо ў вас. Дрэвы, я заўважаю, аднекуль дарослыя ўзяліся.

Зянон. Дзяроў дваццаць будзе. З панскаага саду. Яны якраз на палатне новага бальшака апынуліся. Не высякаць-жа іх было. Тым больш, самі іх калісь і садзілі... Хай на нашым селішчы і цвітуць, чалавека радуючы.

Агнёў. І пасека ёсць.

Зянон. А як-жа. Сабралі. А дзесятак раёў нашы дарагія палескія браты ў падарунак прыслалі. На добрую разжыву. І ў знак таго, што адной сям'ёй жывем.

Кужаль. А цяпер чакаем і саміх брагінскіх калгаснікаў

Зянон. Як толькі адсеюцца, так і прыедуць. От бяседа будзе!

Агнёў. Вельмі добра! Паглядзяць, павучаць. І справы яшчэ лепш пойдуць!

Кужаль. Пэўна! (*Раздумліва*). Многа якія перашкоды ззаду засталіся... Ворагаў выкрылі — вось ад чаго асабліва светла зрабілася.

Зянон. Сапраўды! (*Пауза*.) А хітра тады маёр пана пробашча не арыштаваў...

Кужаль. Здагадаўся, што Сіпач да яго прыдзе.

Агнёў. І не толькі. Трэба было знайсці пісьмо з Ватыканам. А пры звычайнім вобыску на яго можна было-б і не натрапіць. Такія рэчы дрэнна не хаваюцца.

Кужаль. Як-ж яго знайшлі?

Агнёў. Пісьмо, як гаворыць маёр, было пушчана ў ход. Запіску Рачкевіча ксяндзу ў Стайкі Надзейка ўсё-ж аднесла. Праўда, не па просьбе ксяндза, а маёра. Сёння ксёндз са Стайкоў быў у Рачкевіча і атрымаў пісьмо.

Зянон (*трывожна*). Пісьмо, значыць, не ў следства?

Агнёў. Пісьмо ў маёра. Праўда, разам з ксяндзам.

Зянон. Разам, яно лепш.

(Нападалёку пачулася песня.)

Людзі ўжо на працу ідуць.

Агнёў. На поле?

Зянон. На поле. Вось па гэтай дарожцы яны туды ходзяць.

(Увайшлі Саўка і Надзейка, павіталіся з Агнёвым.)

Агнёў. Як адчувае сябе наша моладзь?

Саўка. Здаецца, што нічога.

Зянон. Як на дзесятым небе.

Агнёў. Высока так? З чаго-б гэта?

Зянон. Пажаніліся...

Агнёў. Сапраўды?

(Саўка адказвае на пытанне кіўком галавы.)

Віншую тады. Ад души. (Да Надзейкі.) А тое, што высветліць наконт ксяндза прасіла, — я высветліў.

Надзейка. Дзякую. Але я ўжо ведаю. Толькі што маёр расказаў.

(Песня, якая была чуваць здалёк, узмацилася. Выразна пачуўся гул трактара. Увайшлі Снапок, Франя, Алёна і яшчэ некалькі калгаснікаў і калгасніц. Некаторыя з іх з граблямі, некаторыя — з кошыкамі.)

Снапок (убачыўши Агнёва, хутка пайшоў да яго). Вось добра, што прыехалі. Маё шанаванне! (Паціскае руку.) Гэта-ж так хацеў расказаць, што ледзь у раён спецыяльна не паехаў...

Агнёў. Пра што-ж гэта?

Снапок. Пра жонку.

Агнёў. Крыўдзіць? Паранейшаму?

Снапок. Не пра гэта, таварыш сакратар. Пря зусім адваротнае. Пря тое, што і мая Франя — чалавек. Проста любата паглядзець на яе. Нібы сапраўдная жонка!

(З-за дрэў выбеглі Сцяпан Матаронак і двое калгаснікаў.)

Матаронак. Вядуцы! Вядуцы!

Снапок. Каго?

Матаронак. Паглядзі!

Зянон. Сапраўды. Вядуцы. Яны! Трапілі ў нашы рукі, душагубы!

(Хвілінна нямая сцэна. Позіркі ўсіх скіраваны ў левы бок на дарогу, па якой павольна, апусціўши галовы, ідуць Рачкевіч і Сінач у суправадженні двух канва;раў з вінтоўкамі напагатове.)

Даскакаліся да сваёй вяроўкі!

Снапок (да Рачкевіча і Сінача, якія прадаўшаюць ісці). Ірады! Зямля гэтая не можа больш трymаць вас на сабе. Яна толькі ў магілу прыняць вас можа.

Франя. Қаб вам сонца ні хвіліны не свяціла! І нага мая ў касцёле вашым больш не будзе!

Надзейка (памкнүўшыся да Рачкевіча. Са злой іроніяй). Татачка... Я ўласныі рукамі-б...

Снапок (з асаблівым значэннем, услед Рачкевічу і Сіначу). Амен!

Агнёў (калі Рачкевіч і Сінач вышилі. Да ўсіх). Сябры мае! Вось што мне хочацца вам сказаць. Светлае і шчаслівае жыццё будуем мы з вами. Але не забывайце, што ўпоперак нашага шляху станавіліся і становіща будуць ворагі. Толькі што два з іх прыйшли перад вами злоўленыя. Але хіба ўсе яны злоўлены?

Снапок. Не. Ходзяць яшчэ па зямлі нашыя ворагі.

Агнёў. Будзьце-ж заўсёды пільныя. Ніхай кожны з нас чуйна стаіць на варце народнага шчасця. Ні на хвіліну не забывайце пра тых, хто даў зброю ў рукі страляўшых па нас. Яны там — за Ла-Маншам, там — за акіянам. Гэта яны грозяць нам вайной, хочуць зноў у руіны ператварыць намі пабудаванае, зрабіць з нас нявольнікаў, збіць цвет з нашых садоў. Хай-жа кожны з нас усімі сіламі душы сваёй иенавідзіць наших заклѧтых ворагаў.

Снапок. Калом ім зямля, праклятым!

Агнёў. Будзем-жа так працацаць, так жыць, каб нага варожая ніколі не ступіла на нашую родную зямлю!

Зянон. Раз мы на гэтай зямлі — ворагу на ёй не быць. Хай гэтая, як яе, Уол-стрыта, ведае: пашле яна да нас аднаго разбойніка — хвост яго прышчэмі! Дзесяць пашле — дзесяці прышчэмі! Сотню пашле — і на сотню управу знайдзем! Армію разбойнікаў пашле — і арміі храпу растаўчэм. Не верыць? Хай у Гітлера спынае. Правільна я, совецкія людзі, гавару?

І з вуснаў усіх, хто прысутнічае на сцэне, вырываецца:
— Правільна!

Канец.

На белорусском языке
Вяч. Полесский
Когда зацветают сады
Государственное издательство БССР
Минск 1950



Рэдактар *K. Крапіва*
Тэхнічны рэдактар *L. Прагін*
Карэктар *З. Кіслова*



АГ 02166. Падпісана да друку 13/XI-50 г. Тыраж 5000 экз.
Папера 70×108/32. Пап. арк. 1,313. Друк. арк. 3,59.
Вуч.-выд. арк. 3¾.
Зак. 416. Цана 2 руб. 25 к.
Друкарня імя Сталіна,
Мінск, Пушкіна, 55

1964 г.

4

a

Цана 2 руб. 25 кап.



Бел. зддел
1994 г.